

Ніва

ТЫДНЁВІК
БЕЛАРУСАЎ
У ПОЛЬШЧЫ

 http://republika.pl/niva_bielastok/
niva_bielastok@posta.onet.pl
niva_bielastok@skrzynka.pl

№ 25 (2406) Год XLVII

Беласток 23 чэрвя 2002 г.

Цана 2,00 зл.

Рыбалы не хочуць чужога ўгнаення

Мікола ВАЙРАНЮК

У беластоцкай гарадской ачышчальні сцёкай кожны дзень адстойваецца семдзесят тон асадкаў. Штось з імі трэба зрабіць. Найбольш папулярны цяпер метад утылізацыі асадкаў — біялагічны. Гэта значыць: навозаць тонкі слой асадкаў на поле, а потым сеюць там расліны на кампост. На такім полі шэсць гадоў нельга вырошчаць збожжа ні пашы для жывіны.

— Польскія санітарныя нормы вельмі строгія, — кажа Здзіслаў Радовіч, на-меснік галоўнага спецыяліста гаспадаркі асадкамі беластоцкай ачышчальні, — насамрэч, нашы асадкі пасля працэсу ферментацыі і асушкі маюць такі ж склад як гной з аборы.

— Калі гэта такая добрая реч, — Аляксандр Свірыдзюк з Рыбалаў не верыць у слова, — няхай вывезуць яе сабе на ўчасткі, або ў агародчык цешчы. У мяне на маё поле хопіць свайго ўгнаення.

Жыхары Рыбалаў не так сабе заціка- віліся утылізацыйнай гаспадаркай ачышчальні. Пяцьдзесят гектараў поля побач з вёскай купіў Анджэй Новак з Беластока з мэтай вывозіць на яго тия ж асадкі. Рыбалаўцам гэта не спадабалася. Калі толькі даведаліся аб гэ- тых планах, ражуча супраць іх запра- тэставалі. Свайго погляду не памянялі па сённяшні дзень.

Ці трапяць асадкі з беластоцкай ачышчальні пад Рыбалы? — пытаў я амаль год таму („Ніва” ад 9.09.2001 года). Хаця з таго часу Павятова ста- раства ў Беластоку зтамалася гэтай справай некалькі разоў, адназначны ад- каз даць цяжка.

Першае рашэнне старасты было ка- рыснае для Рыбалаў і некарыснае для пана Новака, уласніка фірмы „Новак”, якая выиграла конкурс на загаспада- ранне асадкаў. Прайграны адклікаўся. Самаўрадавая апеляцыйная калегія прызнала рашэнне стараствы неапра- даным. „Стараства павінна браць пад увагу найперш экспертызы і законы, а не грамадскі аспект справы”, — паву- чала калегія. І стараства ўзяло, выдаю- чы згоду фірме „Новак” на вываз асад- каў пад Рыбалы. Пра тое, аднак, нічога не ведалі жыхары вёскі, паколькі кале- гія не палічыла іх бокам працэсу. Ры- балаўцы спалі спакойна, нават не падаз- раючы, што першае рашэнне, згоднае з іх волій, страціла моц. А другое тым часам, набыло законную сілу.

Калі пра дазвол даведаліся ў Рыба- лах, супольна з Управай горада і гміны Заблудаў, абскардзілі яго ў Галоўным адміністрацыйным судзе. У заяве напі- салі між іншым, што тое поле змеліяра- ванае, асадкі паплынуць дрэнамі ў рэч- [працяг ↗ 2]



Гледачы цікавіліся цудамі з саломкі.

На беларускім свяце

У беластоцкім амфітэатры 9 чэрвяня, традыцыйна ўжо, гуляў ці не ўвесь Беласток, разам з запрошанай знаццю. Не выпадае не паявицца ваяводу, кіруючым сябрам з левіцы (з жонкамі), дыпламатам на (ужо 17-м) Свяце беларускай культуры. Прыйшлі ўсе, хто спрыяе беларускай справе. І надвор’е спрыяла добраму настрою (сонца з ветрыкам), дык сабраўся народу цэлы амфітэатр. Паслухаць песень, купіць касеты, кніжкі, рукадзелле. На сцене презентаваліся лаўрэаты песенных конкурсаў, фестывалю беларускай песні, а таксама замежныя гості — ансамбль „Заараніца” з Нясвіжа, Якаў Навуменка, Сяргей Восіпаў.

— Гэта свята ўсіх, хто талерантна падыходзіць да нашай культуры, — скажаў Ян Сычэўскі, старшыня ГП БГКТ, арганізатар свята. — Не ставім ніякіх бар’ераў, заўсёды пропагандуем яго ў медыях, а ўступ на мерапрыемства — бясплатны. Кожны можа сюды прыйсці і прыемна правесці час.

Сапраўды, прыйшоў тлум гледачоў, ці не найбольшы з тых, якія памятаем на Свяце.

— Мяркую, што на гэта ўплывае якасць презентаваных каштоўнасцей беларускай культуры, а таксама і тое, што людзі маюць нагоду сустрэцца са знаёмымі. Ёсць у іх пачуццё тоесамасці, адразнасці, у пазітыўным значэнні, і лучнасці са сваёй культурай і мовай.

— Што вы думаеце аб цяжкасцях і складанасцях беларускай культуры ў Польшчы? — звярнуліся мы да пасла Мікалая Крэцкі.

— Тое, што я бачу, не навявае думкі аб цяжкасцях і складанасцях. Сапраўды, гэта вялікае свята на Падляшшы. Тоё, што так многа калектываў, і што спявя- юць на такой добрай беларускай мове, гаворыць аб тым, што беларуская куль-

тура жыла і жыць будзе. Напэўна, праблемы ёсць, як усюды. Гэта, па-першае, матэрыяльныя. Трэба памагчы ў арганізаванні фэстаў, розных мерапрыемстваў. Напрыклад, у сцэнічных касцюмах да- памагло Міністэрства замежных спраў Беларусі. Пералічылі мы таксама, як амбасада, колькі маглі, пэўную колькасць грошай на само мерапрыемства.

— А на што можа разлічваць поль- скі бок у дапамозе ў арганізаванні та- кіх святаў, ва ўспамозе арганізацыям з „таго боку”?

— Там таксама вельмі шмат робіцца для таго, каб польская меншасць адчу- вала сябе паўнапраўным членам суполь- насці і краіны. Тоё, што дзяржава робіць у меру сваіх магчымасцей, гэта дае пад- ставы лічыць, што адносіны да польскай меншасці ў Беларусі надаюцца для пе- раймання ў іншых краінах. Дзяржава да- памагае ў справах адукацыі, культуры. Які з ансамблемі мне найбольш падабае- ўща? Я ўсе іх ведаю, працују ж тут 5 гадоў. І ўсе яны сёння ў выдатнай форме. Мерапрыемствы, якія арганізуе БГКТ, як фестываль беларускай песні, гэта гран- дыёзныя мерапрыемствы, якія паказва- юць, што беларуская меншасць тут мае свой голас, права на існаванне, на сваю культуру. Дарэчы, калектывы з Падляш- ша прыязджаюць да нас у Беларусь, на- шы выступаюць тут рэгулярна.

— А як думаеце — як развінуша на- шы адносіны па прычыне ўвядзення віз?

— Людзі, якія жывуць на гэтым памеж- жы, знайдуцьнейкі шляхі для таго, каб падтрымаць радзінныя, такія вось прыяз- ныя сувязі, якія фармаваліся вякамі...

Ну, што ж... Песня не ведае межаў, таксама і... зялёных.

Міра Лукша
Мацей Халадоўскі
Фота М. Лукши

Каго вінаваці?

☞ 3

Самае страшнае, што аб плане закрыцця чыгуначнай лініі Чаромха — Бельск маўчаць мясцовыя начальнікі. А гэта яны перш-наперш павінны змагацца за месцы працы для сваіх працаўнікоў. Па ініцыятыве войта Міхала Врублеўскага пайшлі ў свет службовыя пісьмы ўсім важным гэта- га свету.

Рускія еўрапейцы

☞ 4

У Беластоку, Бельску, Гайнавцы ці Гарадку, падчас перапісу насельніцтва, пару тыдняў таму беларусы на пытанні пра нацыянальнасць адказвалі найчасцей: „поляк”, а паміж сабою: „мы рускіе, таму што праваслаўныя”. А падчас наступнага перапісу будзе можна пазнаць „кацапа”, калі на пытанні пра нацыянальнасць адкажа: „Europejczyk”.

У „Белавежы”

☞ 5

Роўна на сваё саракачатырохгод- дзе, 8 чэрвяня, сабрала Беларуское лі- таратурнае аўяднанне „Белавежа” сваіх найбольш актыўных сяброў на чараговы спрэваздачна-выбарчы з’езд. Спрэваздачу з дзейнасці з апошняе кадэнцыі ўлад склаў ягоны старшыня Ян Чыквін.

У Студзіводах

☞ 8

выстава

Майстрыхі паказвалі сваю працу, тлумачылі не ўсім вядомыя тэрміны, Анатоль Краўчук чытаў свае вершы, успамагалі яго дзяўчаткі з тэатра „Ан- тракт”, паказваў свой жывапіс з роднымі краявідамі, „Крыўчанкі” з Крыўца спявалі, захопленыя гледачы ўзіраліся на дываны цётак Дуні ды Марыі, вы- шыўку на ручніках і кашулях прабабу- лі Лізы Назарук.

Свята школы

☞ 9

Выступленні пачаліся з дашкольні- каў, затым на сцену выйшлі малодшыя вучні з Чыжоў, якія дабіліся поспеху на рэцытатарскім конкурсе „Роднае слова”. Наставніца беларускай мовы Вера Фларчук паясніла, што вучні дэ- кламавалі конкурсныя вершы.

Вераломнае нападзенне

☞ 11

Яшчэ да прыходу ў вёску гітлерай- цаў пабег я з дванаццацігадовым братам Пятром да пакінутага савецкім салдатамі, з прычыны недахопу палі- ва, у полі насупраць нашага агарода вялікага савецкага танка. Узлезлі мы ў сярэдзіну танка, спрабавалі нават заправіць снарад у дула гарматы, ды гэта нам не удалося.

Беларусь — беларусы

Не было мовы пра ізаляцыю Беларусі

Пад такім загалоўкам у „Камунікаце” — электронным бюлетэні Польской службы Радыё Паленія друкуеца інтар'ю Ніны Баршчэўскай і Валера Саўко з міністрам замежных спраў Владзімежам Цімашэвічам на тэму адносін паміж Польшчай і Беларуссю. У размове міністр, між іншым, абвяргае абвінавачанне ў ізаляцыі Беларусі і выказвае сваё абурэнне з прычыны цэнзуравання яго выказванняў на Беларускім тэлебачанні. А вось фрагмент размовы з кіраўніком знешнепалітычнага ведамства Польшчы:

Часта гаворыца, што ў выпадку Беларусі ізаляцыя вынікае з самаізаляцыі. Гэтая ізаляцыя не прывяла аднак да хуткіх зменаў, такіх, якіх чакалася. Ці аднак, нягледзячи на ўсе праблемы, пра якія вы, Спадар Міністр, гаварылі, не варта працягнуць руку да Беларусі?

Не было, таксама ў мінушчыне, мовы пра ізаляцыю Беларусі. Гаварылася пра ізаляванне кіраўнікоў гэтай краіны. І сёння, у розных палітычных размовах, у якіх я прымаю ўдзел у Еўропе і па-за ёю, выразна гэта падкрэсліваецца. Нікому не залежыць на ізаляцыі Беларусі і беларусаў. Аднак пры даволі за-крытым характэрам гэтай дзяржавы, пры проблемах, з якімі сустракаеца не-залежнае слова і думка, цяжка дайсі з гэтай інформацыяй да беларусаў, што крытыцызм не датычыць Беларусі і беларускага народу, што крытыцызм датычыць найвышэйшай і найвузейшай часткі — дзяржавных улад.

Я нядайна, а дакладней гаворачы, некалькі месяцаў таму даў інтар'ю дзяржавай беларускай тэлевізіі, у якім гаварыў і пра станоўчыя справы, і пра адмоўныя, значыць, я заяўляў пра адкрыцісць і гатоўнасць да супрацоўніцтва, але таксама не скрываў крытычнага по-

гледу на тэму палітычнай сітуацыі. Гэтае інтар'ю было пададзена палітычнай цэнзуры; гэтае інтар'ю было зманітаванае маніпулятарскім спосабам з выразным намерам дасягнуць іншых высноваў, вынікаючых з майго выказвання, чым у майі уласным перакананні. Таму, калі апошнім часам беларуская тэлевізія хацела ўзяць у мяне чарговae інтар'ю, я адмовіў, гаворачы, што да часу, пакуль беларуская тэлевізія не напросіць пррабачэння ў сваіх гледачоў за палітычную цэнзуру выказвання, я не могу сабе на гэта дазволіць. Я прыгадваю гэты адзін, але як жа красамоўны прыклад, каб паказаць, як цяжка дайсі да беларускага грамадства з верагоднай інфармацыяй пра сутнасць справы і намеры, пра займаную пазіцыю ды працановы. Палітычная пазіцыя чужых дзяржаваў паказаеца беларускаму грамадству ў скрыўлены способ, што можа выклікаць сярод беларусаў перакананне, што гэта яны, што цэлая Беларусь ізаляеца, а — паўтараю — не адпавядае гэта намерам дэмакратыі заходняга свету.

На Беларускім тэлебачанні маніпуляцыя — справа звычайная, доказам чаго могуць быць, напрыклад, тэндэнцыйныя фільмы Юрыя Азаронка пра беларускую апазіцыю ці палітычныя каментары Аляксандра Зімоўскага ў перадачы „Рэзанас” („опозиция — это как ширинка: иногда такое вывалитесь!”). І хаця афіцыйна цэнзуры ў Беларусі няма, усё робіцца пад заказ улад, аб чым пераканаўся міністр суседні дзяржавы. А ці беларуская тэлевізія папросіць пррабачэння ў сваіх гледачоў за палітычную цэнзуру выказвання польскага міністра? Сумніўная гэта справа.

(вл)

Беларусь супраць віз

Беларусь афіцыйна выказала пратэст супраць намераў Польшчы, Літвы і Латвіі ўвесці поўнамаштабны візвав рэжым. 13 чэрвеня г.г. на прэс-канферэнцыі намеснік міністра замежных спраў Аляксандр Герасіменка заявіў, што рашэнні згаданых дзяржаў „не адпавядаюць палажэнням Хельсінскага Заключнага Акта Нарады па бяспечы і супрацоўніцтве ў Еўропе ад 1975 г., Парыжскай Хартыі для новай Еўропы ад 1990 г., а таксама іншых пазней прынятых асноватворных дакументаў АБСЕ”. Віц-міністр сказаў, што крокі суседзяў Беларусі накіраваны на фактычнае аблежаванне права грамадзян на свабоду перамяшчэння і адмоўна адбіюцца на сітуацыі праражываючых у гэтых краінах этнічных беларусаў (у Польшчы — 320 тыс., Латвіі — 97 тыс. і Літве — 65 тыс.), якія неразрывна звязаны сялейнымі, культурнымі і эканамічнымі вузамі з насельніцтвам прыгрнічных раёнаў Беларусі.

На пытанне журналіста Польскага радыё калі Беларусь намерваеца ўвес-

ці візы для грамадзян Польшчы А. Герасіменка сказаў наступнае: „Калі адзін бок уводзіць які-небудзь рэжым, то другі бок пасля акрэсленых кансультаций уводзіць адпаведны адэкватны меры. Польшча намерана ўвесці візвавы рэжым з 1 ліпеня 2003 г. Сапраўды, мы цяпер праводзімі кансультациі з польскім бокам, і мы, напэўна, таксама з таго ж часу ўвядзем візвавы рэжым на ўмовах перш за ўсё ўзаемных адносін”.

У час прэс-канферэнцыі намеснік міністра шкадаваў, што з боку вядучых еўрапейскіх структур няма рэакцыі адносна парушэння краінамі-кандыдатамі ў Еўрасаюз іх абавязацельстваў у рамках АБСЕ. „Рашэнні згаданых краін, — гаварыў, — ідуць уразрэз з прынцыпамі добрасуседства і супрэччаць духу і палажэнням асноватворных дакументаў АБСЕ”. Тым часам Рэспубліка Беларусь амаль поўнасцю парвала кантакты з гэтай арганізацыяй, не працаўжочы віз прадстаўнікам АБСЕ ў Мінску і абвінавачаючы яе ў падтрымцы апазіцыі.

(вл)

З беларускага друку

Пра тое ды сёе

Саюзны бюджет

Яго даходная частка сёлета фарміруеца не толькі за кошт адлічніяў дзвюх дзяржаў, як раней. Упершыню будзе выкарыстана і новая крэыніца — вяртанне крэдытаў, якія выдаваліся ў мінулія гады. Чакаеца, што 61 працэнт расходнай часткі бюджету пойдзе на фінансаванне сумесных вытворчых праграм.

Сталічнае жылле

У мінулым годзе пабудавана ў Мінску 517 тысяч квадратных метраў жылля, гэта каля 10 тысяч кватэр. Агульная чарага на кватэры каля 115 тысяч чалавек. Маладым сем'ям акказаеца дапамога пры будаўніцтве жылля, але асноўная доля выплат кладзеца на плечы самога ўладальніка кватэры. Бясплатнае жылле атрымліваюць узельнікі і інваліды вайны, хворыя на сухоты.

Назіранні

Пасля чарнобыльскай аварыі жыхары забруджаных тэрыторый спачатку поўнасцю адмовіліся ад карыстання ляснымі дарамі, але ў пачатку 90-х гадоў стала праяўляцца тэндэнцыя да зніжэння радыяцыйнай „насцярожанасці” ў адносінах да лесу. Насельніцтва пачынае вяртацца да звыклага жыццёвага ўкладу: збор ягад, грыбоў, лекавых раслін, здабыча мяса дзікіх жывёл. Усё гэта адбываеца на радыяцыйных нагрузкіх насельніцтва. Накапленне цэзію ў лясных ягадах і грыбах у 20-50 разоў вышэйшае за яго канцэнтрацыю ў прадуктах сельскагаспадарчай вытворчасці. Найболь-

шы радыяцыйны ціск адчуваюць вясковыя, звязаныя з працай у лесе. Ён у 5-10 разоў большы, чым у гараджан.

„Маладая хваль”

Беларускі постмадэрнізм уяўляе з сябе складанае перапляценне розных творчых метадаў і стыляў і пакуль што не мае акрэсленага самастойнага вымірэння. Яго спроба ўпісацца ў сусветны канцэкт вельмі павярхойная, за большасцю твораў „маладой хваль” няма адчування гістарычнай і метафізічнай глыбіні, — лічыць Міхась Тычына.

Цудоўны лек

38-гадовы Віктар Шчасны, жыхар вёскі Мал’і Астравецкага раёна вадзіцель па прафесіі, пасля перанесенага стрэсу быў прыкаваны да ложка і прызначаны інвалідам. Але пасля нараджэння доўгачаканага дзіцяці ён перажыў такое моцнае хвяляванне, што яно падняло шчаслівага бацьку на ногі.

Блізкае замежжа

Малады адэсіт, сустрэўшы выкладчыка гімназіі, запатрабаваў выставіць станоўчыя адзнакі сваёй сяброўцы, выпускніцы гэтага года. Настаўнік адмовіўся. Тады малады чалавек стрэліў яму ў грудзі і знік. Паранены шпіталізаваны. Міліцыя шукае нападаўшага.

Аб’ява

Мой адзіні! Калі ў цябе добрыя руки, ты немагаслоўны, самастойны, непітушчы, не супраць маіх дарослых дзяцей — чакаю вестачку.

Вычытаў Рыгор Лясун

Рыбалы не хочуць чужога ўгнаення

[1 ♂ працяг]

ку Дзяякую і далей праз вёску ў Нарву. Звярнулі ўвагу на несалідную дакументацію, якая не прыкметіла на вызначаным арэале 8-10 % нахілення тэрыторый, калі санітарныя нормы дапускаюць толькі 5%. Не чакаючы рашэння суда, Гмінная рада пастанавіла засцерагчыся ад вывазу асадкаў і прыняла рашэнне, што па гмінных дарогах могуць рухацца машыны, якіх вага, разам з грузам, не перавышае восьмі тон.

„Грамадскі аспект справы” пастанавіў улічыць сам Анджэй Новак. Паехаў у Рыбалы, наведаў школу, солтыса, настаяцеля прыхода. Пропанаваў пэўныя навыгады у час транспарту і наважэння поля (такія, як смурод, рух цяжкіх грузавікоў) кампенсаваць грашмі: купіць камп’ютэры школе ці ў якой-небудзь іншай форме прыслужыцца вёсцы. Ніхто нічога ад яго не захацеў.

Напрыканцы мая фірма „Новак” паспрабавала ўсё-ткі вывозіць асадкі.

На поле паспелі прывезі — праз Рэпнікі — толькі пару машын. Больш гаспадары не пусцілі, загарадзіўшы дарогу трактарамі. На другі дзень дэлегацыя сялян падалася ў Павятовае стараство ў Белаостоку. Чыноўнікам зноў давялося ўлічваць „грамадскі аспект справы”.

Сёння ўсе чакаюць рашэння Галоўнага адміністрацыйнага суда. Можа ён ануляваць згоду Павятовага стараства на вывоз асадкаў, калі ўбачыць недакладнасці ў адбыўшымся працэсе. У такім выпадку справа вернецца да пункту выхаду. Калі суд палічыць, што згода была выдадзена правільна, пасля дакладнага аналізу ўсіх „за” і „супраць”, на гэтым скончыцца юрыдычныя магчымасці стрымоўваць фірму „Новак”. Вясковая рада Рыбалай, аднак, 2 чэрвеня прыняла рашэнне, што нягледзячы на нішто, не дазволіць на тое, каб ім па-суседску зрабіці сметнік... Працяг напэўна будзе.

Мікола Ваўранюк

Поспехі лялечнікаў і спартсменаў

У пачатку чэрвеня падляшскія сродкі масавай інфармацыі адзначылі два мера-прыемствы з пераможным узделам прадстаўнікоў Рэспублікі Беларусь.

7 чэрвеня ў Ломжы закончыўся XV Міжнародны фестываль тэатра ў чамадане. З ліку восьмі конкурсных пастановак унагароду прэзідэнта горада Ломжы заваяваў калектыв Мінскага лялечнага тэатра (Валянціна Беляш, Уладзімір Галай, Аляксандар Казакоў і Уладзімір Мунціян) за спектакль „Дзед і Журавель”. Журы узялі інсцэніроўку і пластычнае афармленне, якія ўлічваюць народную традыцыю. А Ларыса Мікуліш і Алег Жугжда з Гродзенскага лялечнага тэатра атрымалі ўзна-

городу рэктара мясцовай ВНУ за „яркае акцёрства” ў спектаклі „Tea for Two”.

9 чэрвеня ў Карыціне бегуны змагаліся на XI Малочным паўмарафоне, якога галоўным прызам была... карова. Дыстанцыю за 1,08 гадзіны першым прабег Уладзімір Цямчык з Мінска. За ім к фінішу прыйшлі Анатоль Зярук з Украіны і Алег Гутнік з Беларусі.

Мінчанін з прызам на радзіму не вярнуўся, толькі працаў яе войту Карыцінскай гміны. Па-першое, складана было б яму трывамаць красулю ў сталіцы, а па-другое, на ўвоз яе ў Беларусь не дазваляюць законы. Два гады таму Уладзімір Цямчык таксама перамог і атрымаў такую ж узнагароду.

(вл)




Толькі некаторым хапіла ценю.

Другі бок

Асноўнай падзеяй культурнага жыцця беларускага асяроддзя Беласточчыны стала, без перабольшвання, Свята беларускай культуры. Увасобленае ў працяглым канцэрце мясцовых фальклорных і сучасных выкануццаў, невялікім кірмашы і продажам піва на разліў, яно, вядома, прыцягнула ўвагу гараджан. Крывіць душой няма чаго — імпрэза была арганізавана і прыйшла выдатна. Па стараліся як беластоцкія, так і беларускія ўдзельнікі. Гледачы, якіх сабралося поўны амфітэатр, не заставаліся няўдзячнымі — аплодысменты і спяванне разам з песнярамі стваралі добры настрой усім прысутным. Странняму назіральніку на гэтым „свяце

жыцця” практична нішто не нагадвало пра другі бок беларускай рэчаіснасці. І здавалася што як у культуры, так і палітыцы Беларусі няма ніякіх проблем. Амаль няма. Но нават пры дзякаванні Міністэрству культуры Беларусі за спонсарскую дапамогу, вядучая пашкадавала, што сёлета гэтая дапамога аказалася меншай, чым летась. Але гэта, зразумела, ніякім чынам не сапсавала нікому настрою. Людзі былі задаволены імпрэзай і тым, што ім прапанавалі арганізаторы. На сумныя думкі не наўдоўзіў ніякі чыннік. Акрамя, магчыма, аднаго. На сталах, дзе адбываўся кнігны распродаж, быў кнігі, дзе распавядалася аб тым боку жыцця Беларусі, што застаўся па-за імпрэзай. А менавіта аб палітычных складанасцях жыцця суседнай дзяржавы, якія прывялі да таго, што роднасная краіна аказалася



Вучні IV ПШ у Беластоку пропагандавалі кнігі свайго ўлюблёнага паэта.

па-за межамі агульнаеўрапейскіх і сусветных працэсаў; якія прывялі да таго, што беларуская мова і культура перажывае зараз далёка не лепши час (дакладка ўзгадаецца адносіны да такіх слінных літаратараў як Васіль Быкаў і Святланы Алексіевіч, Ніл Гілевіч і Генадзь Бураўкін ды іншых, практичнае знікненне школ з беларускай мовай навучання ў буйных населеных пунктах); якія прывялі да таго, што многія з тых, хто не заставлены дзеяннасцю правячых улад Беларусі прайшоў праз турмы альбо быў вымушаны пакінуць родны край.

Міжволі ўзімка парадуннанне з савецкім часам, калі адна частка грамадзян Савецкага Саюза ад шчырага сэруса радавалася дасягненнем індустрыялізацыі і калектывізацыі, як затым касмічным палётам і праектам павароту сібірскіх рэк на поўдзень, а другая гінула ў ста-

лінскіх лагерах, а потым аб'яўлялася пісіхічнахворай і каратала сваё жыццё ў адпаведных клініках брэжнеўскай эпохі. Крывадушнасць была звычайнай нормай жыцця краіны, якая знікла з палітычнай рэальнасці дзесяцігоддзе таму. Але, на жаль, не пайшлі ў нябыт на Беларусі тыя парадкі, што існавалі там больш за сем дзесяткаў гадоў. Чамусыці менавіта такія думкі прыходзілі ў галаву, падчас знаходжання на свяце. Канешне, мне могуць заўважыць што не трэба блытаць культуру народа і палітыку ўлад. Але чамусыці вядомыя дзеячы беларускай культуры такія як Яраслаў Еўдакімаў і Зінаіда Бандарэнка выказалі свой рапчуны пратест існуючым парадкам на Беларусі. А многія пагадзіліся з вяртаннем савецкай крывадушнасці.

Уладзімір ЛАГЦЭВІЧ
Фота Міры Лукшы

Каго вінаваціць?

У Чаромсе зноў забурліла: закрыюць чыгуначную лінію ў Бельск. На аўтобусах будзем ездзіць, — заяўляў радны на сесіі Рады гміны. — Нельга на гэта дазволіць.

Аб нерэнтабельных лініях на Падляшшы многа пісалася ў сродках масавай інфармацыі. Частку маршрутаў зачырлі. У абарону чыгуначнай лініі Чаромха — Беласток і Гайнаўка — Цісоўка сцяной сталі мясцовыя самаўрады. Па ініцыятыве Гміннай рады ў Чаромсе збиралася чыгуначная і самаўрадавая вярхушка для амбэркавання перспектывнасці лініі Чаромха — Беласток.

Безвыніковая сустрэча

16 красавіка 1999 года сустрэліся 22 начальнікі: парламентары, самаўрадаўцы, чыгуначнікі з Варшавы і Беластока. Асноўнай мэтай спаткання было прадухілненне абмежавання хуткасці цягнікоў на лініі Чаромха — Беласток. Удзельнікі сустрэчы пагаджаліся з тым, што абмежаванне хуткасці цягнікоў адмоўна паўплывае на рэнтабельнасць транспартнай установы, паколькі паменшыцца колькасць пасажыраў. Дырэктар Варшаўскай чыгуначнай інфраструктуры канстатаваў, што неабходна правесці капітальны рамонт, а на гэта няма грошей. Старшыня Сеймавай камісіі транспарту Ю. Мазалеўскі абяцаў пахадайніцаць за тым, каб гроши на рамонт лініі Чаромха — Беласток знайшліся, як не на 2001 год, дык на 2002 напэўна. Дырэктар Прадпрыем-

ства перавозу пасажыраў у Беластоку Галіна Кужына была супраць абмежавання хуткасці цягнікоў да 30 км/гадз., паколькі гэта паўплывае на змяншэнне колькасці падарожных (штодзённа праезджаля 1 500 пасажыраў).

Сумная рэчаіснасць

Чаромхаўская пасяджэнне закончылася безвынікова. Паны начальнікі раз’ехаліся дамоў, а цягнікі ў Беласток надалей целяпаліся чарапашым ходам. Гайнаўская секцыя дарожнай інфраструктуры надалей змагалася з фінансавым дэфіцитам, звалінля рабочых дзеяля ашчаднасці. Калі раней не хапала грошай на рамонт і матэрыйялы, дык як тая з’явілася, то аказалася, што няма рабочых. Праўда, абмен шпалаў на адrezку Чаромха — Страбля, мабыць, закончыўся і можна было б прадухіліць абмежаванне хуткасці, але начальнікі беластоцкай чыгуначнай інфраструктуры заявілі, што рэйкі таксама патрабуюць абмену. Нядайна чаромхаўская бесправоўная пад наглядам чыгуначных знатаў правялі грамадскую, незалежную экспертызу чыгуначнай лініі Чаромха — Беласток на адрезку з Чаромхі па Галоўкі-Дужэ. Вынік аказалася сенсацыйны, хуткасць можа быць павялічана да 50 а нават 70 км/гадз. Аб гэты падзеі

даволі голасна гаварылася ў круге чыгуначнікаў і самаўрадаўцаў. Чаму раптам усё сціхла? А мо камусыці залежыць, каб заараць чаромхаўскую чыгуунку? То, што зрабілі з чыгуначнай станцыяй, паравозным і вагонным дэпо можа сведчыць, што мая інтуіцыя, мабыць, апраўданая.

У Чаромсе забурліла

— Па маёй думцы, гэта прадузятасць, — гаварыла сакратар Гміннай управы ў Чаромсе. — Хто за гэтым хаваецца, не могу сказаць. Самае страшнае, што аб плане закрыцця чыгуначнай лініі Чаромха — Бельск маўчаць мясцовыя начальнікі. А гэта яны перш-наперш павінны змагацца за месцы працы для сваіх працаўнікоў, бо калі закрыюць лінію, дык трэба будзе кандуктараў увольніць з працы. Але іх пэўна гэта не хвалюе.

Па ініцыятыве войта Міхала Врублеўскага пайшлі ў свет службовыя пісьмы ўсім важным гэтага свету: ваяводу, маршалку ваяводства, сенатарам, паслам. Адначасова войт пасылае запыт у чыгуначнае начальства ў Варшаве, ці гэта праўда, што будуть закрыты чыгуначныя лініі Чаромха — Беласток, Чаромха — Гайнаўка, Чаромха — Седльцы і Чаромха — Брэст.

Такі ж запыт пайшоў ад намесніка старасты Гайнаўскага павета Ежы Сірака. Эта было 24 красавіка г.г. Неўзабаве прыйшлі адказы. Па аргументацыі чыгуначнага прадпрыемства, Падляшскі самаўрад не стрымаў умоў дагавору з перавозчыкам на суму 1 578 124 зл. Заважыўшы, што датацыя ў гэтым годзе меншая на 200 млн. зл., дэфіцыт прадпры-

емства (пры ўтрыванні нерэнтабельных ліній) вырас бы да сумы 300 млн. зл., на што не можа пагадзіцца Дырэкцыя прадпрыемства. Паводле Галіны Кужыны сярэдні прыбыток ад білетаў на лініі Гайнаўка — Цісоўка складае 4% (пры сярэднім патоку пасажыраў 190 асаб), 10% — на лініі Чаромха — Бельск-Падляшскі (732 падарожных) і Чаромха — Гайнаўка — 17% (1 124 падарожных). Дык грамадства Гайнаўччыны і Бельшчыны можа спадзявацца найгоршага. У Беластоку чыгуначныя начальнікі рашылі ўтрыманыцца з працаўнікамі, якіх пададзілі на лініі Чаромха — Бельск-Падляшскі (732 падарожных) і Чаромха — Гайнаўка — 17% (1 124 падарожных). Дык грамадства Гайнаўччыны і Бельшчыны можа спадзявацца найгоршага. У Беластоку чыгуначныя начальнікі рашылі ўтрыманыцца з працаўнікамі, якіх пададзілі на лініі Чаромха — Бельск-Падляшскі (732 падарожных) і Чаромха — Гайнаўка — 17% (1 124 падарожных). Дык грамадства Гайнаўччыны і Бельшчыны можа спадзявацца найгоршага. У Беластоку чыгуначныя начальнікі рашылі ўтрыманыцца з працаўнікамі, якіх пададзілі на лініі Чаромха — Бельск-Падляшскі (732 падарожных) і Чаромха — Гайнаўка — 17% (1 124 падарожных). Дык грамадства Гайнаўччыны і Бельшчыны можа спадзявацца найгоршага. У Беластоку чыгуначныя начальнікі рашылі ўтрыманыцца з працаўнікамі, якіх пададзілі на лініі Чаромха — Бельск-Падляшскі (732 падарожных) і Чаромха — Гайнаўка — 17% (1 124 падарожных). Дык грамадства Гайнаўччыны і Бельшчыны можа спадзявацца найгоршага. У Беластоку чыгуначныя начальнікі рашылі ўтрыманыцца з працаўнікамі, якіх пададзілі на лініі Чаромха — Бельск-Падляшскі (732 падарожных) і Чаромха — Гайнаўка — 17% (1 124 падарожных). Дык грамадства Гайнаўччыны і Бельшчыны можа спадзявацца найгоршага. У Беластоку чыгуначныя начальнікі рашылі ўтрыманыцца з працаўнікамі, якіх пададзілі на лініі Чаромха — Бельск-Падляшскі (732 падарожных) і Чаромха — Гайнаўка — 17% (1 124 падарожных). Дык грамадства Гайнаўччыны і Бельшчыны можа спадзявацца найгоршага. У Беластоку чыгуначныя начальнікі рашылі ўтрыманыцца з працаўнікамі, якіх пададзілі на лініі Чаромха — Бельск-Падляшскі (732 падарожных) і Чаромха — Гайнаўка — 17% (1 124 падарожных). Дык грамадства Гайнаўччыны і Бельшчыны можа спадзявацца найгоршага. У Беластоку чыгуначныя начальнікі рашылі ўтрыманыцца з працаўнікамі, якіх пададзілі на лініі Чаромха — Бельск-Падляшскі (732 падарожных) і Чаромха — Гайнаўка — 17% (1 124 падарожных). Дык грамадства Гайнаўччыны і Бельшчыны можа спадзявацца найгоршага. У Беластоку чыгуначныя начальнікі рашылі ўтрыманыцца з працаўнікамі, якіх пададзілі на лініі Чаромха — Бельск-Падляшскі (732 падарожных) і Чаромха — Гайнаўка — 17% (1 124 падарожных). Дык грамадства Гайнаўччыны і Бельшчыны можа спадзявацца найгоршага. У Беластоку чыгуначныя начальнікі рашылі ўтрыманыцца з працаўнікамі, якіх пададзілі на лініі Чаромха — Бельск-Падляшскі (732 падарожных) і Чаромха — Гайнаўка — 17% (1 124 падарожных). Дык грамадства Гайнаўччыны і Бельшчыны можа спадзявацца найгоршага. У Беластоку чыгуначныя начальнікі рашылі ўтрыманыцца з працаўнікамі, якіх пададзілі на лініі Чаромха — Бельск-Падляшскі (732 падарожных) і Чаромха — Гайнаўка — 17% (1 124 падарожных). Дык грамадства Гайнаўччыны і Бельшчыны можа спадзявацца найгоршага. У Беластоку чыгуначныя начальнікі рашылі ўтрыманыцца з працаўнікамі, якіх пададзілі на лініі Чаромха — Бельск-Падляшскі (732 падарожных) і Чаромха — Гайнаўка — 17% (1 124 падарожных). Дык грамадства Гайнаўччыны і Бельшчыны можа спадзявацца найгоршага. У Беластоку чыгуначныя начальнікі рашылі ўтрыманыцца з працаўнікамі, якіх пададзілі на лініі Чаромха — Бельск-Падляшскі (732 падарожных) і Чаромха — Гайнаўка — 17% (1 124 падарожных). Дык грамадства Гайнаўччыны і Бельшчыны можа спадзявацца найгоршага. У Беластоку чыгуначныя начальнікі рашылі ўтрыманыцца з працаўнікамі, якіх пададзілі на лініі Чаромха — Бельск-Падляшскі (732 падарожных) і Чаромха — Гайнаўка — 17% (1 124 падарожных). Дык грамадства Гайнаўччыны і Бельшчыны можа спадзявацца найгоршага. У Беластоку чыгуначныя начальнікі рашылі ўтрыманыцца з працаўнікамі, якіх пададзілі на лініі Чаромха — Бельск-Падляшскі (732 падарожных) і Чаромха — Гайнаўка — 17% (1 124 падарожных). Дык грамадства Гайнаўччыны і Бельшчыны можа спадзявацца найгоршага. У Беластоку чыгуначныя начальнікі рашылі ўтрыманыцца з працаўнікамі, якіх пададзілі на лініі Чаромха — Бельск-Падляшскі (732 падарожных) і Чаромха — Гайнаўка — 17% (1 124 падарожных). Дык грамадства Гайнаўччыны і Бельшчыны можа спадзявацца найгоршага. У Беластоку чыгуначныя начальнікі рашылі ўтрыманыцца з працаўнікамі, якіх пададзілі на лініі Чаромха — Бельск-Падляшскі (732 падарожных) і Чаромха — Гайнаўка — 17% (1 124 падарожных). Дык грамадства Гайнаўччыны і Бельшчыны можа спадзявацца найгоршага. У Беластоку чыгуначныя начальнікі рашылі ўтрыманыцца з працаўнікамі, якіх пададзілі на лініі Чаромха — Бельск-Падляшскі (732 падарожных) і Чаромха — Гайнаўка — 17% (1 124 падарожных). Дык грамадства Гайнаўччыны і Бельшчыны можа спадзявацца найгоршага. У Беластоку чыгуначныя начальнікі рашылі ўтрыманыцца з працаўнікамі, якіх пададзілі на лініі Чаромха — Бельск-Падляшскі (732 падарожных) і Чаромха — Гайнаўка — 17% (1 124 падарожных). Дык грамадства Гайнаўччыны і Бельшчыны можа спадзявацца найгоршага. У Беластоку чыгуначныя начальнікі рашылі ўтрыманыцца з працаўнікамі, якіх пададзілі на лініі Чаромха — Бельск-Падляшскі (732 падарожных) і Чаромха — Гайнаўка — 17% (1 124 падарожных). Дык грамадства Гайнаўччыны і Бельшчыны можа спадзявацца найгоршага. У Беластоку чыгуначныя начальнікі рашылі ўтрыманыцца з працаўнікамі, якіх пададзілі на лініі Чаромха — Бельск-Падляшскі (732 падарожных) і Чаромха — Гайнаўка — 17% (1 124 падарожных). Дык грамадства Гайнаўччыны і Бельшчы

Pisz pan „Białorus”!

З рахмістрам у Беластоку (студэнтам, палякам з цэнтральнай Польшчы), пра ўражанні ад Нацыянальнага ўсэагульнага перапісу (ад 21 мая да 8 чэрвеня 2002), гутарыць Ганна КАНДРАЦЮК

— Пачину з рэгіянальнага, сучаснага анекдота.

У Гарадку, на кухні сядзяць дзве панюсе, п'юць каву і каменціруюць візіт рахмістра. Гаспадыня і суседка. Як заўсёды — размаўляюць на беларускай мове.

— Ты што яму сказала? На якой мове вы гаворыце ў хаце?

— Па-польску! — кажа гаспадыня.

— А вы?

— І мы сказали, што па-польску!

— Мы будзем гаварыць пра Беласток.

Што цябе найбольш уразіла ў нашым горадзе?

— То... што ўсюды аднолькава, шэра. Амаль кожная хата выглядае падобна: у пакоі два фатэлі, столік-лава, тэлевізар, канапа, шафа-сегмент з крышталлю або керамікай... аднак без кніжак. Нідзе не бачыў „Выбарчай газеты”, часам на лаве ляжаў „Тэлетыдзень”.

— „Ніву” бачыў?

— Не, не бачыў. Раз толькі чую, як гаспадары слухалі беларускую радыёперадачу, аднак яны запісаліся палякамі.

Ты праводзіў перапіс у двух блёках, у перыферыйным квартале горада. Ці запісаў грамадзян іншай чым польскай нацыянальнасці?

— Я меў спісаць 120 кватэр, гэта прыблізна 250 жыхароў, апрача палякаў я запісаў 21 беларуса. Хачу сказаць, што быў сітуацыі неадназначная. Напрыклад, была сітуацыя, якая мяне здзівіла: бацькі запісалі сябе беларусамі, а сваіх дзяцей — палякамі.

— **Кажаши — здзівіўся, — чаму?**

— Я адчуў, што гэтыя людзі думают, што калі запішуць сваіх дзяцей палякамі, ім будзе лягчэй у жыцці. Пртым без сораму гаварылі, што сын ці дачка ходзіць у прафесійную школу.

Ну, але ж мне, як „чыноўніку”, нельга было адносіцца да адказаў.

— **Раскажы, як праходзіў перапіс у такіх хаце.**

— Хата тыповая, два пакоі, кухня, прыбіральня. На пытанні адказвае гаспадар, гаспадыня падтаквае, часам заварвае гарбату. Дзяцей не відаць. У канцы пытаю пра нацыянальнасць і бачу, што мае суразмоўцы падрыхтаваныя, ражуча кажуць запісаць сябе беларусамі... „A dzieci proszę zapisać...”. У той момант з суседняга пакойчыка азываецца сын: „Ja, Polak!”. — „Dzieci — narodowość polska”, — кажуць гаспадары і не каменціруюць.

Наогул пытанні пра нацыянальнасць выклікала шмат эмоцый, нейкую падазронасць да мяне. Два разы было так, што ўжо ў палове анкетавання пытали: „A narodowość to będzie?” Але тут беларусамі запісаліся поўныя сем’і.

— **Якую адукцыю мелі твае беларусы?**

— Або закончылі пачатковую школу, або мелі вышэйшую адукцыю, не было сярэдзіны, г.зн. — з сярэдняй адукцыяй.

Хачу дадаць, што ў маіх блёках пераважалі жыхары з прафесійной адукцыяй. Звычайна паўтаралася так, што і бацькі, і дзеці закончылі прафесійную школы.

— **Ці быў сітуацыі, калі людзі не ведалі, якую запісаць нацыянальнасць?**

— Быў такі выпадак. Жанчына прыбіральщица (галава сям’і), муж бесправоўны, не маглі рашицца, пыталіся ў мяне: „A czy to warto pisać? No, my chyba — Białorusy?” У канцы вырашыў муж, жонка за ім.

— **Ну, і як запісаліся?**

— Беларусамі.

— **Ці ў такіх выпадках ты не шта ўнушаў, наводзіў?**

— Не, гэта супраць закону. Калі людзі баяліся, я стараўся ствараць сімпатычны настрой. У кожнай хаце, здаецца, мне давяралі.

— **Ці быў лейкія смешныя або страшныя здарэнні?**

— Смешная была сітуацыя з падвыпішым дзядзькам. Гэта якраз гісторыя для „Нівы”... Дзядзька быў адзін пратысаны ў кватэры (ён яшчэ і на горадзе мае другі дом, у якім живе з сям’ёй), але на сустэрчу са мной прыехаў разам з жонкай. Тая ўвеселі час пільнавала, каб муж залішне не рассалапіўся. Часта апярэджалі і адказвалі за яго. Калі дайшло да пытання пра нацыянальнасць, яна хацела таксама адказаць: „No... jak to — jaka narodowość? Oczywiście, że polska!” Гаспадар заўпарціўся: „A ja słyszał w telewizji, że trzeba pisać swoją prawdziwą narodowość!” Жонка: „Jaki tam z ciebie Białorus, Michał, przecież w tym naszym drugim mieszkaniu ja zapisała, że ty — Polak!” Муж знерававаўся і кулаком урэзай у стол: „Pisz pan „Białorus”!” Кабета пачырванела і ўжо да канца не адазвалася.

У іншай хаце я спісваў польска-беларускую сям’ю. Маці і дачка запісаліся беларускамі, бацька палякам. Калі папытала пра мову, якою карыстаюцца ў хаце, кабеты сказали: „Беларуская і польская”. — „Ja też czasem mówię po białorusku”, — сказаў бацька. Жанчыны глянулі на яго з недаверам. „To chyba jak jesteś, tata, rózany?”, — прыкалола дачка.

— **Ці нехта адклікаўся да аўтарытэтай?**

— Так, паказалася, што прозвішча Сакрата Яновіча мае моц, два сужонкты запісалі сябе беларусамі, і яны спаслаліся на сваяцтва або знаёмства з Яновічам. Задзейнічала таксама моц

Уладзіміра Наумюка з Канюком, — гаспадары адзначылі, што яны родам з мясцовасці, дзе жыве „беларускі разбяр, да якога прыезджаюць з тэлевізіі!”

— **Кажаши, пытанне пра нацыянальнасць выклікала эмоцыі?**

— Таксама як пытанне пра крыніцы заработка. Многія скрываюць сапраўдны занятак, працуяць нелегальна.

Я здзіўлены, што палякі не менш эмачыянальна адносіліся да пытання пра нацыянальнасць. Калі я ставіў пытанне „нацыянальнасць польская ці іншая?”, мне заяўлялі: „Jak to — inna? W Białymstoku wszyscy przecież Polacy. Oczywiście, że polska!” У суседстве, каб было ясна, я спісаў беларусаў.

Гэтай эмацыйнасці не было ў палякі родам з іншых рэгіёнаў, якія тут апінуліся па волі лёсу. Адзін дзядзька з Познаньшчыны, які падаваў даныя за непрысутную жонку, запісаў яе беларускай, і гэта было нармальна.

— **А ці нехта цябе прыватна ўсвяляваў, напалохаў?**

— Гэта таксама гісторыя з вашага панадворка. Спісваў я маладога чалавека, бесправоўнага. Ён сказаў, што жыве з пенсіяй маці, у якой, дарэчы, вельмі малая эмерытура, прытым не хаваўся з цынізмам. На пытанне пра нацыянальнасць таксама цынічна заяўľ, „polaska”, а раней пры пытанні пра імёны бацькоў (здаецца, Надзея і Дзмітры) таксама іранізаваў, як і на звестку, што мае ўчастак у беларускай вёсцы. Пасля гэтых бесправоўнага, на маіх вачах, сей у новы „мерседэс” і ад'ехаў...

Думаю, што і для вас, і для нас такі чалавек страчаны. Хаце не — вы не трапіце нічога, — гэта мы, палякі, трапім!

— **Бачу, што ты сапраўды ўмееш навесі сімпатычную атмасферу. Дзякую за размову.**

PS. З-за сакрэтнасці перапісу сурожмуца і героя астаюцца ананімны.

Рускія еўрапейцы

Нараканні беларускага люду на свой лёс маюць вялікую традыцыю. Рэдка здаралася ў гісторыі беларусаў, што самі браўліся вырашаць свае праблемы — будаваць дзяржаву, школы, арганізацыі, кааператывы і г.д. У дваццатым стагоддзі толькі тыя грамадствы, якія адчувалі супольнасць нацыянальных інтарэсаў маглі да нечага дайсці. І неабавязкова мусілі гэта быць вялікія народы. Шматтысчыны супольнасці лацышоў, эстонцаў ці македонцаў не сілай гармат, але свае волі і інтэлекту даоказалі свету, што яны варты быць суб'ектамі міжнароднай палітыкі. Белару-

сы не змаглі дайсці нават да свайго са-мавызначэння. У лукашэнкаўскай Беларусі нацыя прыведзена да такога стану, што карыстанне роднай мовай устрымаецца як дзівацтва ці палітычная дэкларацыя. Роднае слова выклікае агрэсію міліцыянероў і звычайных функцыянероў дзяржавнага апарату.

У Беластоку, Бельску, Гайнавіцы ці Гарадку, падчас перапісу насељніцтва, пару тыдняў таму беларусы на пытанне пра нацыянальнасць адказвалі найчасцей: „паляк”, а паміж сабою адзначалі: „мы рускіе, таму што праваслаўны”.

Я таксама. Свой голас, усё ж такі на левых аддаў. Расчараўваўся.

Рашэннем ЗУС ад 21 мая 2002 года атрымаў я прыбаўку да пенсіі на... 3,40 зл. Вось, даражэнкія, як улады з намі абышліся.

Набліжаюцца выбары ў самаўрады. Зноў спатрэбяцца галасы пенсіянероў для выбару радных, войтаў, бурмістраў і презідэнтаў гарадоў. Што гэтым разам станецца абяцаць „найбольш патрабуючым” („шэрай масе”) кандыдаты на высокія і дабраплатныя пасады, цяжка сказаць. Я не дамся, аднак, звесціся абяцанкам. Задумаюся, пакуль пастаўлю адпаведны знак пры прызвішчы кандыдата.

Уладзімір СІДАРУК

Зразумела, што ніхто не будзе шанаваць чалавека, які сам сябе не шануе. Са смехам рахмістры-палякі ўспрымалі польскасць нашых Нінак, Верак, Васькаў, Міколкаў, размаўляючы на мове падобнай на польскую. Пачуўшы мой адказ пра нацыянальнасць дзядзька аж падскочыў ад уражання. „Chodź już dziesięć dni po tej dzielnicy, w wiekszości domów ikony wiszą w kątach każdego pokoju. Widzę przecież jacy to Polacy, ale piszę tak jak odpowiadają. Pan jest pierwszym, który deklaruje narodowość białoruską”, — сказаў чыноўнік. Ад іншых знаёмых рахмістраў пачуў я падобныя выказванні. Перапіс адназначна дакажа, што ў Беластоку няма беларусаў як нацыянальной супольнасці, а хутчэй нешматлікай дыяспара, з добрым перспектывай на самазніненне. Унукі нашых Міколаў і Нінак заканспіраваны ўжо як Себастыяны, Анджеликі, Гергарды, а польская мова ў іх лепшай чым у палякаў. Старанліва вучца таксама англійскай мове.

У Беластоку падчас наступнага перапісу будзе можна пазнаць „кацапа”, калі на пытанне пра нацыянальнасць адкажа: „Europejczyk”. „Naszy chłopcy” ў БССР яшчэ дваццаць гадоў таму хадзелі пабудаваць камунізм хутчэй за расіяні і нават не заўважылі, што разваліўся камуністычны Савецкі Саюз і ўсе народы разбегліся будаваць на яго руінах свае шалашы. Толькі ў Беларусі савецкія сіроты шукаюць усесаюзнага сярпа і молата як натхнення да адбудовы камуністычнага саркафага. Беластоцкім беларусам таксама ў 1989 г. адбраўлі іх савецкую радзіму ў выглядзе Польскай Народнай Рэспублікі, якая таксама штодзённа прыніжала іх нацыянальную

годнасць, але яны гэтага не заўважалі, таму што тае годнасці зусім не мелі. Салідарнікі палякамі сталі лічыць толькі ахрышчаных у касцёле. Кідаўся тады наш няшчасны мужычок у пошуках свае тоеснасці. Усяго ад яго можна было пачуць. На працягу пару гадоў некаторыя некалькі разоў мянялі нацыянальнасць. Можна іх было бачыць як палякаў, беларусаў, рускіх, украінцаў, праваслаўных, ці „рускіх палякаў”. Хаця гэтае апошнє званне найбольш адпавядала іх унутраным адчуванням, аднак гучала ідывітычна і непалітычна. Тому, ідучы следам усялякіх айцоў-іерэў, вызначыліся ў канцы як палякі. Невялікая жменка інтэлігенцыі, як і сто гадоў таму, асталася надалей змагацца з ветракамі. Раней гэтае змаганне мела яшчэ сэнс. „Тутэйшых” ці „рускіх” можна было яшчэ пераконваць, адукаваць, выхоўваць. Цяпер, аднак, калі маладое пакаленне ўжо сапраўды ў большасці паланізаванае, беларускасць астаеца толькі справай гонару. Ёсьць людзі, якія адракаюцца ад сваіх бацькоў, таму і нармальным з'яўляецца выбар чужой культуры, веравызнання, мовы. Аказваецца, што большасць беларусаў можа з гэтым дасканала жыць. Мала тадыкі нароўдаў у свеце.

Неўзабаве, калі беларусаў на Беласточыне будзе столькі, што і татараў, рэгіён наш стане месцам, дзе будуть паказваць турыстам асаблівасці нейкай усходній цывілізацыі. Напішутць шмат легендаў, накшталт тых, якія экспкурсаводы расказваюць пра этрускаў у Італії. Можа нават нехта выедзе з Беластока ў пераканні, што пабываў у горадзе, у якім праражвалі беларусы.

Яўген МІРАНОВІЧ

Каму добра жывецца

— На пахілене дрэва і козы сказаць, — кажуць у народзе. Так і з пенсіянарамі. Працаўвалі, былі прыдатнымі. Адышли на пенсію, дык пятым колам у воза сталі. Ніхто з імі не лічыцца. Пенсію як міласціну ўрад кідае. У час мінугодніх выбараў Саюз левых дэмакратаў, як і правыя кандыдаты ў дэпутаты, многія абяцалі. Трэба было прыцяг

Да 120-годдзя нараджэння Янкі Купалы

Сябры далёкія і блізкія

Покі маю ад сэрца патолі,
К вам няяўісць грудзей не крываве,
Думы рвуцца і к ічасцю, і к славе,—
Я слуга ваш, сяброўцы па долі.

Я. КУПАЛА, „Сяброўкам па долі”

На добрых людзей Купалу шанцевала. Пазнаёміўшыся ў далёкім юнацтве ў фальварку Прудзішча з Уладзімірам Іванавічам Самойлам, сынам дырэктара Мінскага рэальнага вучылішча, які рыхтаваў Ясія Луцэвіча да паступлення ў народнае вучылішча, паэт пранёс вобраз гэтага чалавека праз усё сваё жыццё. Неаднойчы шляхі-дарогі іх перасякаліся.

Завітаўшы ў Бараўцы, Самойла прывёз газету „Северно-Западны Край” ад 15 мая 1905 года з надрукаваным у ёй вершам Купалы „Мужык”. „Ні то жартам, ні то ўсур’ёз Уладзімір Іванавіч прамовіў, амаль не заікаючыся, да Бягнігны Іванаўны: „Вось і няма ўжо Ва-шага Ясія, няма і Ивана Дамінікавіча Луцэвіча. Затое ёсьць — Янук Купала!” (Янuka на Янку „перарабіў” у Пецярбургу прафесар Эпімах-Шыпіла).

Старэйшы ад Купалы на чатыры гады, Уладзімір Іванавіч усім сэрцам палюбіў свайго бывога вучня. Гэта ён у 1909 годзе пісаў у Пецярбург Эпімах-Шыпілу, каб прафесар запрасіў Луцэвіча да сябе: „Мне ён вельмі дарагі. О, шаноўны прафесар, памажыце яму Ва-шымі цудоўнымі выпрабаванымі на-маганнямі, што не згублі, аднак, усёй свежасці юначнай чысціні і веры ў ча-лавека сэрцам. У Ваш уплыў я глыбока веру... Купала вас палюбіць, дапа-мажыце яму”.

Кватра Самойлы ў Вільні стала месцам літаратурных пасядзелак, куды любіў заходзіць Иван Дамінікавіч пасля вяртання з Пецярбурга.

Жывучы ў Мінску, Купала цікавіўся справамі Уладзіміра Іванавіча, непакоіўся аб яго лёссе.

Яшчэ з Радашковіч, з далёкай пары сваёй пісарскай кар’еры, чуў Ясія Луцэвіч пра Ядвігіна Ш. (так падпісваў свае творы Антон Іванавіч Лявіцкі, ап-

тэкар з Радашковіч), які пісаў мужыцкія п'есы і стварыў мужыцкі тэатр. Друкаўся ў Мінску і Вільні, вучыўся год у Маскоўскім універсітэце (за ўздел у студэнцкіх хваліваннях сядзеў у Бутырскай турме).

Ён першы напісаў водгук на зборнік Купалы „Жалейка”, які быў надрукаваны ў газете „Мінское эхо” за 9 ліпеня. (Газету перадаў у Бараўцы дзядзька Амброжык з Мачанаў: „Тут і пра цябе”).

Прачытаўшы рэцензію, „Ясь адчуваў сябе не надта”. Але не пакрыўдзіўся. Наадварот. Напісаўшы „Паўлінку”, паспяшаўся з Акопаў у Карпілаўку, дзе жыў Антон Іванавіч.

„Слухаць п’есу Ядвігін Ш. паклікаў і пані Люцыю — сваю жонку, і пані Вольку — сваю мачі. Яны таксама часта ад душы смяяліся, слухаючы п’есу, але затым разважлівая пані Люцыя затурбавалася:

— То ж, пане Ясю, той-сёй з хару-жынцаў пазнае сябе ў панскай п’есе, — што тады будзе?

— Будуць смяяцца, як і вы, пані Люцыя, — адказаў Купала.

— А як не будуць? — усумнілася пані.

— Будуць! — выгукнуў элегантны Ядвігін Ш.

Потым быў сустрэчы ў Вільні ў часе другога прыезду туды Купалы.

Успамінаючы віленскі перыяд, варта прыгадаць і прыязнія адносіны да паэтасі Цёткі — Алаізы Пашкевіч (на здымку). Купала быў знаёмы з ёю за-вочна, па зборніку вершаў „Скрыпка беларуская”, водгукам на які стаў верш „Аўтарцы «Скрыпкі беларускай»”.

„Ён пасылаў ёй з Пецярбурга ў Львоў амаль усе свае новыя вершы, — успамінала Уладзіслава Францаўна, — і Цётка заўсёды адводзіла відане месца Купалу, знаёмячы львоўскую інтэлігенцыю з беларускай літаратурай. Цётка з нейкай сардэчнай цеплынёй і чуласцю адно-слася да Янкі Купалы, кожны новы яго верш успрымала як вялікую падзею. Яна не раз казала сваім сябрам: «Не ведаю, чаму я так люблю гэтага Купалку».



У Вільні яны пасябравалі яшчэ мацней. „Цётка, — пісала Мядзэлка, — асабліва любіла свайго «Купалку», як ласкава называла Янку... На вечарах у «Беларускай хатцы»... заўсёды была вясёлай, жартайлівой, але танцавала рэдка і то толькі з Купалам і толькі польку, бо іншых танцаў Янка не ўмееў танцаваць і вучыцца не хацеў”.

„Цётка была незвычайнай сяброўкай Купалы, і яна сама была для Купалы незвычайнай, загадкавай, маланкавай. «Аскравак маланкі», як называў яе Купала перад маладым Максімам Лужанінам”. (А. Лойка).

Час ад часу наведваў Купала лясное віленскае прадмесце Звярынец, дзе са сваім мужам Стэпанасам Кайрысам жыла Цётка. І толькі заўчастная смерць паэткі (5 лютага 1916 года) перарвала іх дружбу.

Побач з Купалам у Вільні быў і Змітрок Бядуля. „Штат рэдакцыі складаўся з мяне і Бядуля. У наш абавязак уваходзіла напісаць нумар, пракарэктраваць і выпусціць у свет”.

Па службовых абавязках звяртаўся паэт і ў Вішнева на Валожыншчыну да 16-гадовай Канстанцы Буйло, знаёмячы з яе творамі чытачоў „Нашай ніве”. Рэдагуючы зборнік „Курганныя кветкі”, Купала перажывала за паперу, на якой павінен быў надрукаваць зборнік. „Зрабіў — як умеў. Дрэнная папера, але лепшай не маглі зараз дастаць”, — пісаў ён у лісце да пачынаючай паэткі.

Па прыездзе ў Вільню Костка Буйлянка (так называлі яе сябры) стала са-май сардэчнай сяброўкай Уладкі Станкевічанкі, якая працавала тут на-стайніцай і жыла ў Антокалі (раён Вільні).

Апошняя сустрэча Купалы з Канстанцыяй Буйло адбылася ў Маскве на Кіеўскім вакзале.

Сяброўская адносіны склаліся ў Купалы і з творчай інтэлігенцыяй Вільні: кам-пазітар Стасік Шымкус, паэт Людас Гіра, мастак Мікалаюс Чурлёніс пакінулі добры след у душы паэта на ўсё жыццё.

Паважна ставіўся Купала і да братоў Гарэцкіх — Максіма і Гаўрылы, якіх называў пасламі будучыні.

Максім Гарэцкі ўпершыню сустрэўся з Купалам у Вільні, калі той узна-чальваў „Нашу ніве”, дзе друкаваліся апавяданні Гарэцкага, што ўвайшлі ў книгу „Рунь”.

Наступная сустрэча адбылася ў Сма-ленску, дзе Максім працаваў спачатку агентам жыллёвага аддзела гарсавета, а потым — супрацоўнікам газеты „Звязда”.

Гаўрыла Іванавіч — быў стэнаграфістам Смаленскага абласнога Саў-наргаса.

Браты разам выдалі тут першы „Ру-ска-беларускі слоўнік”. Максім меў на-мер напісаць гісторыю роднай літара-туры — „ад Смаленскага Аўраамкі да Купалкі, што жыве ў тых жа расчэлі-нах наддняпранскіх”, што і святы Аў-раамій.

Вельмі любіў Купала і Міхася Чаро-та. Сустракаючы, заўсёды абдымаў яго і цалаваў.

„Дзетак, арлянітая роднай літара-туры, вычэкваў Купала, вітаў Купала”. (А. Лойка).

Сядро іх выдзяляў Уладзіміра Жыл-ку. Мінскія сустрэчы з юнаком мелі працяг у Празе (1925 г.), дзе Жылка ву-чыўся і адначасова з’яўляўся рэдакта-рам пражскага беларускага часопіса „Прамень”.

Словам, усюды, дзе б ні жыў Купа-ла, куды б ні заносіў яго лёс, ён „абра-стаў” новым людзьмі, новымі знаём-ствамі, новымі сябрамі. Бо сам быў наў-здроў сяброўскім чалавекам — шчы-рым, гасцінным, шчодрым.

Тамара ЛАЎРЭНЧУК, г. Высокое



„Маладыя” і „старыя” „белавежцы”: Юрка Буйнок і Віктар Стакхвок.

У „Белавежы”

Роўна на сваё саракачатырохгодззе, 8 чэрвеня, сабрала Беларуское літаратурнае аб’яднанне „Белавежа” сваіх най-больш актыўных сяброву на чарговы справаздачна-выбарчы з’езд. Справаздачу з дзеянасці з апошніяе кадэнцыі ўлад склаў ягоны старшыня Ян Чыквін.

За той час праводзіліся літаратурныя сустрэчы-семінары, выдаліся 3 нумары „Тэрмапілаў”, 3 нумары „Annus Albathe-nicus”, а за апошнія 2 гады аўтары з літаб’яднання выдалі сваіх 26 кніг і 1 антalogію. За апошні час нашы рады і парадзелі (памёр Міхася Шаховіч), і па-



Белавежанцы з роду Алене Анішэўской кветкі на ўе юбілей — ружы ад „Белавежы”. Справа — Галіна Тварановіч.

пойніліся — прыйшлі Валодзя Сайчук, Юрка Буйнок і Паўліна Шафран. І абра-радзіла „Белавежа” ў круглыя юбіле-годдзі ў той час — 80 гадоў спонілася Янку Жамойціну, 70 — Алесю Барскому, 75 — Васілю Петручуку, Дзмітрыю Шатыловічу, і Алене Анішэўской, 65 — Сакрату Яновічу, 60 — Валодзю Гайду-ку і Яну Чыквіну, 55 — Надзеі Артымо-

віч... У Саюз пісьменнікаў Польшчы на дніях прыняты Дзмітры Шатыловіч.

У новую ўправу „Белавежы” выбра-ны: старшынёй — Ян Чыквін, намеснікам — Сакрат Яновіч, сакратаром — Міра Лукша, скарбнікам — Міхася Ан-драсюк і членам управы — Віктар Швед.

(лук)
Фота Міры Лукшы

Верши Віктора Шведа

У лекара

— Хачу, доктар, каб хапіла
Мне ў жыцці мядзvezжай сілы.
I таму я менавіта
Жыву з воўчым апетытам.



Тэатр з Аўгустова.

Школьная экскурсія ў лес

Школьныя экспедыціі ў лес незадубынныя. Пра гэта напамінаў спектакль тэатральнай групы з Аўгустова. Прыехалі вялікай групай, калектыву быццам сапраўдны клас. У спектаклі „Школьная экспедыцыя ў лес” выступілі вучні з другога па шосты клас. Сцэнарый падрыхтавала настаўніца Ірэна Хадакоўская. Цікава атрымалася дзеянне: усе акцёры, хаця было іх каля дваццаці ў адзін час, нечым займаліся. Спектакль выяўляў некалькі пласты: галоўныя героі, жыхары лесу — звяры, птушкі і міфалагічныя персанажы — выступалі на першым плане. Другі план разыгрывалі „школьнікі” на экспедыцыі. Яны займаліся тым, чым звычайна займаюцца дзеці ў такіх абставінах: спажывалі бутэрброды, гулялі ў гульні, вялі між сабою гутаркі. Зразумела, другі фон быў толькі дадаткам да першага. Лясныя жы-

хары назіралі пабыўку людзей у лесе і каменціравалі іх паводзіны.

Спектакль вылучаўся асаблівасцямі: чароўным сцэнічным афармленнем — лес і касцюмы звяроў праектавала настаўніца, выконвалі іх самі акцёры. Добра кампанавалася з сюжэтам музыка, яна выяўляла спеў лясных птушак. Ну і ігра саміх выступаючых рабіла ўражанне. У гэтым плане найбольш бліскучая выявіла сябе вясёлая Эвеліна Вышкоўская. За ролю „Вожыка” Эвеліна атрымала ўзнагароду для найлепшых акцёраў.

Тэатр з Аўгустава заваяваў трэцяе месца.

— Нам цікавая таксама экскурсія ў Кляшчэлі, — кажа настаўніца Ірэна Хадакоўская. — Многія з нас мелі нагоду пабачыць вёскі адкуль да-
язджаюць школьнікі ў нашу школу.

Сапраўды, у Аўгустове, вучыліца дзеці з многіх мясцовасцей. У згада-

Польска-беларуская крыжаванка № 25

Запоўніце клеткі беларускімі словамі. Адказы (з наклееным кантрольным талонам) на працягу трох тыдняў дашліце ў „Зорку”. Тут разыграем цікавыя ўзнагароды.


Адказ на крыжаванку н-р 21: Капуста, ліпа, мараль, Оля, шпіён, мох, дождж. Мапед, сала, пірог, купал, салямі, бас, заход.

Узнагароды — кнігу Уладзіміра Арлова „Адкуль наш род” — выйгра-
лі: Юстына Аўласюк з Махнатаага, Тамаш Хадакоўскі з Нарвы, Эвеліна
Гайко з Бельска-Падляскага. Вінцпрем!

ним спектаклі іграли вучні з Пасыннак, Мякішої, Кривої, Галадої, Парцава, Грыневіч, Малінава, Кна-рый, Пілікаї та Аўгустова.

На добры ўспамін члены тэатра сфатаграфаваліся ля помніка каралю Зыгмунту Старому, што ў цэнтры Кляшчэляў і па-суседску са школай, дзе праходзіў тэатральны агляд.

ЗОРКА
Фота Ганны КАНДРАЦЮК



23.06.2002 Зорка № 25



Хлопцы з Кляшчэляў (пажарніцкія каскі пазычылі ў бацькоў). Фота Г. КАНДРАЦЮК



Мая і Аня з Беластока ў спектаклі „Вадзіцельскія правы”. Фота Ганны КАНДРАЦЮК

Уладзімір АРЛОЎ, Адкуль наш род

Крылавае стагоддзе

Беларусь не паспела загаіць цяжкія раны, пакінутыя вайной з маскоўскім царом Іванам Грозным, як на нашу зямлю зноў абрыйнулася ваеннае ліхалецце. У войнах прайшло ўсё семнаццатое стагоддзе. За гэта яго і называюць крылавым.

Такой цяжкай пары ў гісторыі нашай дзяржавы яшчэ не было. Ворагі знічылі гарады і вёскі, не шкадавалі ні старых, ні малых. Але беларусы не здаваліся. Яны мужна баранілі сваю зямлю і яе незалежнасць. Царскім ваяводам і гэтым разам не ўдалося паняволіць наш народ.

Змаганне за Смаленск

Расійскія валадары не пакідалі мары захапіць Беларусь. Самым блізкім да Масковіі быў наш старожытны Смаленск. На яго няраз нападалі царскія ваяводы. Смаленск пераходзіў з рук у руکі. Але на пачатку семнаццатага стагоддзя, пасля доўгай вайны з Масковіяй, Смаленшчына была вернута ў склад Вя-

лікага княства Літоўскага. Разам з ёю да нашай дзяржавы адышла Чарнігаўшчына ды іншыя землі з 30 гарадамі.

Аднак мір з усходнімі суседзямі працягваўся, як заўсёды, нядоўга.

У 1632 годзе цар паслаў у наступ на Смаленск 40-тысячнае войска свайго баярына Шэйна. Ворагі ўзялі горад у аблогу і пайшли далей. Яны захапілі Полацак, Асвею, Другу ды іншыя беларускія гарады. Але жыхары Смаленска мужна бараніліся і не збіralіся здавацца.

На дапамогу смаленцам кароль і вялікі князь Уладзіслаў выслаў моцнае 25-тысячнае войска. Яно абкружыла маскоўскія палкі і прымусіла іх здацца. Пераможцы адпусцілі палонных дадому, пакінуўшы сабе толькі гарматы.

Цар так угневаўся, што загадаў адсекчы баярыну Шэйну галаву.
(працяг будзе)

Настаўнік:

— Калі вас спытаю, маеце адказаць адразу! Пачынаю. Колькі будзе шэсць памножанае на восем?

— Адразу!

Маці Андрэйкі ўваходзіць у аптэку і просіць зрабіць сірап ейнаму сыну.

— Вы ж учора ўзялі ўжо бутэльку гэтага леку, — прыгадвае аптэкар.

— Так, але каб наш Андрэйка захацеў выпіць адну лыжачку, спярша мусілі гэта зрабіць бацька, бабулька, дзедка ды яшчэ і сусед з суседкай.

Даслаў Андрэй ГАЎРЫЛЮК

Вясёлы кумоначак

— Янка, чаму ў цябе паламаная рука?

— Зваліўся ў басейн.

— Хіба жартуеш; ці можна палацаць руку ў вадзе?

— А ці я гаварыў, што ў тым басейне была вада?

— Янка, чаму ў цябе падбітае вока?

— Бо з'еў апошні кавалак велікоднага прага.

— Не разумею, якое пірог мае дачыненне да вока...

— Вялікае, бо быў гэта кавалак майму старэйшаму брату.

„Зорцы” — дзякую!

Калі атрымоўваю чарговы нумар „Нівы”, вялікую ўвагу адводжу зместу „Зоркі” — чытаю яе ад пачатку да канца. Кожны новы нумар старонкі для дзяцей прыносіць многа цікавага зместу. Бачу, што многія таленавітыя вучні пішуць у „Зорку” здзімальныя апавяданні і вершы. Спадзяюся, што неўзабаве вырасце дастойная змена на выручку Віктару Шведу. Старэйшае пакаленне карэспан-

дэнтаў „Нівы” па розных прычынах адыходзіць, але як зялёная рунь вырастоюць маладыя карэспандэнты. Дае плён праца настаўнікаў і адказнай за „Зорку” рэдактар Ганна Кандрацюк. Вялікае ім дзякую, бо жыве надзея, што будзе нас больш, будзем мацнейшыя і з нашай моладзі выйдуць яшчэ пераемнікі Я. Коласа, Я. Купалы, В. Шведа і іншых.

Віктар БУРА

Васіль Жуковіч

Козачка і стракозачка

*Выйшла на лужок каза,
там спаткала страказу,
і пачула страказа:
— Я з табою не дружу!*

*— Я цябе і не прашу,
козачка, са мной дружыць.
Навучыся размаўляць
і сяброўствам дараўсяць.*

Аня ІВАНЮК (ПШ у Нарве)

Тры сястры

*Ці ёсць спосаб**На ішаслівае жыццё?**Ёсць —**Гэта Вера, Надзея, Любоў.**Тры сястры**— Твае правадыры.**Яны будуць весці**Цябе праз жыццё так**Што будзеши жыць і спяваць.*

Вучаніцы бельскай „тройкі” і Анатоль Краўчук на выстаўцы „Вёска Крывая ў ткацтве і мастицтве” ў Студзіводах. Фота Міры ЛУКШЫ

Новыя гісторыі Дзядзечкі Сіда

Як дзяўчынка страціла назаўсёды не толькі галаву, але і смак да Сімфоніі № 40 Моцарта

Неяк адна дзяўчынка, што вельмі любіла слухаць кастрадромную музыку групы „Rammstein” праз кампактныя плээр, да таго захапілася гэтай справай, што нават заснула з навушнікамі на сваёй бядовай галоўцы, зусім не заўважыўшы ноч на дварэ ды пазнечу ў хаце. Невядома, што снілася той дзяўчынцы, аднак, калі яна прачнулася, дык замест галавы ў яе быў адно толькі плээр, а замест вушэй — мядзяныя літаўры. І вось гэты самы плээр, а дакладней, дзяўчынкава галава па-ранейшаму грымбабіла неабвержнасцюрамі кампазіцыямі „Rammstein”, а літаўры ў тakt спраўна дзвонькалі адна аб адну. Дзяўчынка толькі падскоквала ад такога неспадзеўнага „шчасця”, прычым штораз вышэй, ды адчаяўна хапалася за... тое месца, якое раней было галавою. Зусім магло стацца, што яна скакала б і па сённяшні дзень, але ж, на шчасце дзяўчынкі, ад кан-

крэтнага дзвоноўства літаўраў у суседнім пакоі падхапіўся ейны глушмэчны дзед, забег да яе ды, пабачыўшы дзіўнае дзіва, вырубіў у плээры гук, а заадно і ўсю аўдыёкампактсістэму. Дзяўчынку адразу павезлі ў лякарню на „хуткай дапамозе”, аднак там з ёю нічога ўжо не маглі парабіць нават самыя святлейшыя медычна-хірургічныя мудрацы ды свяцілы... Так і жыве з тых часоў дзяўчынка: з плээрам замест галавы ды з літаўрамі — замест вушкаў і слухае да знямогі кастрадромную музыку бессмяротна-славутай... групы „Rammstein”.

А таму, шаноўная дзеткі, калі чарговым разам будзеце чапляць на сябе якія навушнікі-бранзаблюшки, — успомніце, калі ласка, пра нашу дзяўчынку: а раптам і вам давядзецца потым усё астатнайкае жыццё на сіць на сваіх плячах які барабан ці нават... эквалайзер?!

Дзядзечка Сід



Дарафей Фіёнік зрабіў музей на дзве хаты.

Вёска Крывая ляжыць у Бельской гмине, па дарозе з Орлі ў Пасынкі, два кілометры на поўнач ад шляху Бельск — Белавежа. Першы раз у дакументах назва вёскі была зафіксавана ў 1495 годзе. У час валочнай памеры ў I палове XVI ст. мясцовасць была пасаджана на 40 валоках грунту марнай якасці. Апрача ворнай зямлі мела яна лугі над Арлянкай, увесь час якія заліваў стаў Ужыцкага фальварка (таму былі яны звольнены ад падаткаў). Каралеўская Крывая ў той час была сядзібай войтаўства, якое ахоплівала апрача яе Ракавічы і парафіяльныя Пасынкі з царквой св. Дзмітрыя Салунскага. Дзеля ўцехі жыхароў, на тэрыторыі войтаўства дзеянічала 4 карчмы, — Дарафей Фіёнік скрупулёзна збіраў матэрыялы пра гэтую старую вёску, пра якую Дуня



Сладарыні Марыя і Дуня паказваюць пераборы.

папулярным заняткам сярод насельніцтва. Палатняныя і суконныя вырабы ткалася не толькі на свае патрэбы. Ва Ужыцкім фальварку дзеянічалі ванлош і ткальня, вырабляліся тавары высокай якасці — звалкі палатна, абрусы, сурвэты, ручнікі і іншае, м. інш. на патрэбы бельскага стараства, пасылаліся на патрабавальныя якасці двор Яна Клеменса Браніцкага. Вырабы на палацовыя, арыстакратычныя патрэбы багата аздоблены былі традыцыйнымі ўзорамі. З ткацтвам развівалася мастацтва вышывання, асабліва адзення і ручнікоў. Да пачатку XX стагоддзя пераважала вышыўка крыжыкам, асабліва на зломе XIX і XX стст., калі паявіліся кніжачкі з узорамі. З таго перыяду захаваліся прыклады вышыўкі, паказанай на выстаўцы з творамі Лізаветы Назарук. Наступнае пакаленне майстроў ткацтва, гэта дэмантуючыя на выстаўцы сваю працу Марыя

Сахарчук і Еўдакія Гаўрылюк (на здымку).

Майстроў паказвалі сваю працу, тлумачылі не ўсім вядомыя тэрміны, Анатоль Краўчук чытаў свае вершы, успамагалі яго дзяўчаткі з тэатра „Антракт”, паказваў свой жывапіс з роднымі краявідамі, „Крыўчанкі” з Крыўца спявалі, захопленыя гледачы ўзіраліся на дываны ўётак Дуні ды Марыі, вышыўку на ручніках і кашулях прабабулі Лізы Назарук (строі тыя захоўваюцца ў Музей і ў спадарства Волькі і Рыгора Стральчуку).

Выстаўка працуе да верасня 2002 г. Дарогу ў багатую хату ў Студзіводах ведаюць перш за ўсё бельскія вучні і моладзь, для якіх гэтае месца — для навукі і для росту душы. А студзіводцы з гэтае прымесцкага вёскі ганарапца — рэдка дзе маюць свой музей, які бурліць жыццём!

Міра Лукша
Фота аўтара

I ткачыхі, i вышывальніцы, i мастак з пастам у адной асобе...

У Студзіводах выставка

У прыватным этнографічна-гісторычным музеі ў Студзіводах (вул. Сасновая 56) Дарафей Фіёнік адкрыў новую выстаўку „С'оло Крыва ў ткацтві і жывопісі”. На адкрыцці запрасіў ён галоўных жывых герояў выстаўкі — ткачых Еўдакію Гаўрылюк, Марыю Сахарчук, мастака Анатоля Краўчука з Крывое, спявачак з Крыўца, а таксама суседзяў са Студзівод, выхадцаў з Крывое, духоўных асобы, моладзь з Бельска-Падляшскага з ПШ н-р 3 і члену тэатральнага ансамбля „Антракт” з Бельскага дому культуры, улады гмінныя ды ваяводскія па справах культуры. Усе, як то кажуць, „дапісалі”, прыбылі тлумна, прынялі ўдзел у духоўным і цялесным пачастунку.

Гаўрылюк пасля крыху з'едліва жартавала, што не такая яна і славутая. — У 1628 г. уласнікамі грунтаў у Крывой было каля 70 гаспадароў. У сярэднім мелі яны па чвэрццы валокі (каля 5 гектараў), толькі войт меў 2,6 валокі. Імёны тагачасных гаспадароў выразна сведчаць пра русінскае паходжанне: Супрун, Ціхан, Сяргей, Гарасім, Нікан, Амельян, Касцян, Ахім, а сярод прозвішчаў, якія яны насілі, быў Ігнатовіч, Дудэйка, Грэненя, Грышковіч, Аверковіч, Бэзюк. Некаторыя прозвішчы сведчаць аб занятку іх уласнікаў: Каваль, Бондар, Шкляр. Хаця прозвішча Ткач у тагачасных дакументах не выступае, ткацтва было вельмі

Фільмавы вечар

На гэтым тыдзені ў прыватных чытакам трывалі фільмы, якія разварушаць гледчачоў пасля апошніх, дажджлівых дзён.

„Ён, яна і ён” у рэжысуры Ферцан Оппетак гэта карціна з памежжа „нармальнасці”. Рэжысёр — італьянец турецкага паходжання — не скрывае свайго гомасексуалізму і стварае фільмы аб яму падобных людзяў.

Гераінія фільма з'яўляецца маладая італьянка, гараджанка, Антаніна (у гэтаі ролі Маргарыта Буй). Больш за ўсё дзяўчына цэнтрычна выгада і спакой. Кахаючы ўсё жыццё аднаго мужчину выклікае здзіўленне і пагарду маці, якая сцвярджае, што дзяўчына „не цікавая жыцця”.

Антаніну пазнаем падчас няянінага флірту з Масімам. Пара пачаткова сустрэкаецца ў музеі, затым пераносіцца ў камфортную вілу побач Рымом, у рамантычны агарод — адным словам ідэлія. Аднак калі Масім гіне ў аварыі, Антаніна змяняецца.

Праглядаючы рэчы мужа, Антаніна адкрывае, што не была адзінай жанчынай у ягоным жыцці. Пачынае пошуки. Трапляе ў рабочы квартал Рыму, у кватэру, дзе пражываюць „інды-відуалісты”.

Каханкай акказаеца Мішэль (у гэтаі ролі Стэфана Акорсі), які не хоча з ёй гаварыць, а прычынай гэтаму ёсць факт, што яна была яго суперніцай. Жанчына аднак не здаеца. Хочучы пазнаць другі воблік мужа, пачынае сябраваць з Мішэлем, а глядзяч мае ўражанне, што ад гэтага сябравання атрымаеца большае пачуццё... Як закончыцца гэтая гісторыя? Скажу адно, варта пайсці ў кіно!

„На ўласную руку” ў рэжысуры Эндро Дэйвіса — гэта фільм для ўсіх аматараў баевікоў. Гордан Брэйвер (у гэтаі ролі непераможны Арналд Шварцэнегер) траціць у час тэракту на амбасаду Калумбіі ў Лос-Анжэлес дзіця і жонку. Палаючы агромнай волій помсты ращаеца знішчыць тэрарыста Клаўдзё (Кліф Курціс), які скрываецца перад уладамі ў калумбійскіх джунглях. Як звычайна, паяўляеца прыгожая жанчына — мара большай часткі мужчынскага роду, якая прыцягвае ўвагу толькі сваімі выглядам, а не ігрой.

Прыгодаю јшчэ, што фільм багаты спецыяльнымі эфектамі, у тым ліку і „зубрыным” крикам героя, так што фанты такога тыпу фільмаў павінны быць задаволены.

На канец працягнула польскі эратычны вестэрн, і тут просьба — дзяяцей пакіньце дома! Хаця ў фільме „Еўкаліпт” Марціна Крышталовіча больш гаворыцца аб сексе, чым можна яго пабачыць.

Дзея адбываецца на Дзікім Захадзе. Уражлівы рэвальвершык Соні Галідэй (у ролі Лешак Здыдаў), карыстасяца агромнімі поспехамі у жанчын, што ў сваю чаргу з'яўляецца прычынай клопатаў з прадстаўнікамі ягонага роду... Варта пабачыць як ён з гэтым справіцца. У фільме здымаліся Рэната Данцэвіч, Адам Фэрэнцы, Ян Пешак, Кшыштаф Глебіш. Хаця гэта польскі фільм, акцёры (наздзіў) гавораць на англійскай мове, а цігры чытае эксперта па вестэрнах Ян Сузін. Варта пайсці ў кіно, бо там будзе вас чакаць прыемнае здзіўленне.

Паўліна ШАФРАН

Сёлетні май праходзіў у Варшаве пад знакам славянства. Спачатку Сталічны цэнтр славянскай культуры гасціў сербалужыцкіх літаратараў, затым 18-19 мая Этнографічны музей праводзіў „Славянскі дні”. У рамках мерапрыемства мясцовы Інстытут беларускай культуры паказаў калекцыю беларускага народнага мастацтва, фатаграфіі і аўдыёзапісаў народнай музыкі — плён навуковых экспедыцый у Беларусь Міжфакультэтнага навуковага гуртка „Альбарутэніка” Варшаўскага ўніверсітэта. Выстаўцы народных убораў спадарожнічала дэмантрацыя відэафільма, на якім былі паказаны ўзоры святочнага адзення нашых прабабуль.

На вялікім музейным дзядзінцы презентаваліся прыклады беларускага народнага мастацтва. Частку прац выканалі майстроў, згуртаваныя ў творчым саюзе народнага мастацтва. Пры дамапозедыя пазіціўнаў аўтарства Аляксея Фралова з Мінска, Марыя Луцэвіч і Антон Дулевіч сарганізавалі аматарамі гісторыі мультымедыйнае падарожжа па слядах помнікаў беларускай архітэктуры.

Некалькі дзён пазней, 25-26 мая ў рамках II Варшаўскага тыдня шматкультурніцтва гуртка „Альбарутэніка” ў адным з варшаўскіх ліцэяў правёў агульнаадаступнае мерапрыемства „Вясення і летнія абрарадавыя святкаванні” і фотавыстаўку — плён навуковой экспедыціі ў Беларусь. Дзеяць студэнты стварылі магчымасць удзельнічаць у беларускіх гульнях.

У рамках Тыдня шматкультурніцтва чыталіся даклады на тэму праваслаўя і беларускай меншасці ў Польшчы. Пасля выступлення айца Генрыка Пап-

роцкага дыскусія засяродзілася вакол ролі духавенства ў падтрыманні абраданасці і роднай беларускай мовы сярод прыходжан. На жаль, гаварылі ўздельнікі дыскусіі, адсутнічаў пропаведзей на беларускай мове замацоўвае непавагу да яе, што ў сваю чаргу ўплывае на скарачэнне ліку школьнікаў, якія вывучаюць родную мову. Юныя дыскутанты прасілі, каб духавенства больш прыхільна паставілася да беларускай мовы.

З дакладам на тэму „Беларусы ў Польшчы” выступіў Янка Жамойцін. Дакладчык заўважыў спад зацікаўлення студэнтаў — выхадцаў з беларускага асяроддзя беларушчынай. На думку ўздельніка дыскусіі, адмоўны вобраз студэнтаў-беларусаў, таксама і прыехаўшых грамадзян Рэспублікі Беларусь — вынік таго, што ў вышэйших установах вучыцца менш моладзі вясковага паходжання. Сярод беларускіх студэнтаў пераважную большасць складаюць асіміляваныя, польскамоўныя жыхары гарадоў.

Пры нагодзе такіх сустрэч узікае пытанне, каму павінны быць адрасаваны гэтае тэма мерапрыемствы. І хаяні арганізуцца для ўсяго грамадства, не павінны на іх адсутнічаць беларусы — жыхары варшаўскай агламерацыі. Гэта не дазваляе забыць пра сваю нацыянальнасць, аб якой многія з нас заявілі ў час нядынігага перапісу насельніцтва.

Тыдзень шматкультурніцтва завершыўся на Марыенштацкім рынку канцэрт гурту „Крыўі”, прыхільна ўспрынітымі сталічнай публікай. Лідэр гурту запрасіў варшавян на чарговы канцэрт, які адбыўся 11 чэрвеня ў Малым тэатры.

Міхал Занчэўскі

„Цёця, я хачу вучыцца па-беларуску!”

Нядайна Таварыства беларускай мовы распаўсюдзіла адкрыты ліст міністру адукацыі Беларусі ад жыхара Мінска Канстанціна Кашала, які гадамі намагаецца адкрыць у сталіцы беларускамоўны клас пры Сярэдняй школе № 218. У пачатку 2002 г. атрымаў ён ад начальніцы Маскоўскага раённага аддзела адукацыі адказ, што ў СШ № 218 у 2002 годзе „запланировано открытие подготовительного класса с белорусским языком обучения. Администрацией школы проводится пропагандистская работа среди родителей будущих учащихся подготовительного класса в этом направлении”. Аднак, наступерак рускамоўнай адпісцы, ніяма надзея, што беларускамоўны клас сапраўды будзе, бо дэклараўваная „пропагандистская работа” не праводзіцца. А спадару Кашэлю, які хоча каб яго сын вучыўся ў беларускамоўным класе, яго арганізацыю давялося ўзяць на сябе. Вось што аб сваіх перыпетіях піша Канстанцін Кашэль:

— Яшчэ пры канцы 2000 г. цераз вялікія намаганні і мае звароты да чыноўнікаў Гарадскога аддзела адукацыі адміністрацыі 218 школы мне былі выдадзены адрасы дзетак, што ў 2001 г. мусілі пайсці ў „нүлётку”. Я тады абышоў 87 сем'яў. З іх у 23-х бацькі былі не супраць беларускамоўнага класа. Маю сёння спісы тых дзетак. У пачатку лютага 2001 г. я наведаў першы бацькоўскі сход, на якім уся інфармацыя абмагчылася адкрыцца беларускамоўнага класа падавалася завучкай малодшых класаў Ларыса Васільеўна Новікова па-руску і не насыла агітацыйнага характару за, хутчэй — супраць. Даючы мне слова, яна так прадставіла мяне: „Среди нас присутствует очень активный родитель”. Па маім выступе прылюдна выказалаася: „Мне было бы легче, если бы Вы своего ребёнка повели в другую школу”. — Вось яна, антыбеларуская палітыка ў жыцці, калі ў карэннага жыхара дзе спаквала, дзе гвалтоўна адбіраеца Бацькаўшчына, нахабна робяцца заходы па асіміляцыі тых, каму яшчэ баліць па мове.

У выніку ў 2001 г. беларускамоўны клас пры СШ № 218 адчынены не быў. Ад лета 2001 г. Канстанцін Кашэль пачаў весці афіцыйную перапіску з усёй вертыкалью сістэмы адукацыі, у тым ліку і з міністрам адукацыі.

— Зноў дамогся, — піша ён, — каб мне далі адрасы дзетак. Хаджу па кватэрах, агітую бацькоў. Не аднойчы меў размо-

зу з адміністрацыяй СШ № 218. Падчас атрымання адрасоў я ўпершыню прывёў сына да завучкі малодшых класаў Ларысы Новіковай. Мой сын звярнуўся да яе: „Цёця, я хачу вучыцца па-беларуску!”. Адказ Ларысы Васільеўны: „А ты что, руского языка не понимаешь?”

12 сакавіка г.г. Ларыса Новікова зладзіла бацькоўскі сход, на які прыйшлі бацькі не болей як 10 дзетак (з 96 паводле спісу адрасоў). Інфармацыю аб беларускамоўным класе зноў падала на рускай мове. На зайвагі некалькі разоў адказала: „Вы меня никогда не заставите говорить по-белорусски” і ўзгадвала, што яна заслужаная настаўніца і мае ўзнагароды.

— Па тым, як запрошаная мной на сход дацэнтка-філолаг падала інфармацыю аб буквары А. К. Клышикі, — піша Канстанцін Кашэль, — што гэты буквар заняў першое месца на конкурссе буквароў на тэрыторыі СНД, завучка сказала: „Да, букваръ действително очень хороший, но он издан и в русскоязычном варианте”.

Пасля такой „пропагандистской работы среди родителей” бацькі траіх дзетак забралі раней пададзенныя заявы ў беларускі клас. Завучка нават не пасправавала адгаварыць бацькоў.

— Па сходзе я падышоў да Л. В. Новіковай, — працягвае К. Кашэль, — і ў прысутнасці некалькіх чалавек сказаў: „Ларыса Васільеўна, я патрабую, каб Вы з маім сынам размаўлялі па-беларуску, каб ён чуў ад усіх педагогаў беларускую мову, каб у выніку — мовы не саромеўся, а ганарыўся ёю”.

Ларыса Васільеўна зноў цвёрда адмовілася. Тады бацька нагадаў, што кожны настаўнік, тым больш адміністратор, абавязаны валодаць беларускай мовай, інакш ён не адпавядае сваёй пасадзе. Нагадаў ён пра Закон аб мовах, пра Закон аб правах дзіцяці. Спадарыня Новікова разглазвалася, сказала, што працоўны дзень у яе скончыўся і, ігноруючы размову, уцякla з актавай залы.

Усё вышэйзгаданае пераканала К. Кашала, што найбольшы супраціў справе беларускага школьніцтва праводзяць асобныя працаўнікі сістэмы адукацыі. Таму ён звярнуўся да міністра адукацыі з заклікам выступіць гарантам пайнавартаснай беларускамоўнай адукацыі яго сына і забяспечыць камфортныя псіхалагічныя беларускамоўныя клімат у СШ № 218. Свой ліст Кастанцін Кашэль даслаў яшчэ ў ЮНЕСКА. (вл)



Гімназісты з калектыву „Гама” спявалі на беларускай мове.

Свята школы

Арганізатыры святкавання ў Комплексе школ з дадатковым навучаннем беларускай мовы ў Чыжах, хадзя зраніцы было пахмурна, разлічвалі, што будзе добрае надво́ре, бо над сцэнай расцягнулі вайсковую маскіровачную сетку, якае мела ахоўваць ад сонца. Калі вучні і бацькі занялі месцы, дырэктар прывітаў сабраных і запрасіў на пачастунак. Сярод гасцей прысутны былі старшыня Рады Чыжоўскай гміны Міхал Мароз, намеснік войта Марыя Ляшкевіч, дырэктар Падставовай школы ў Кленіках Ян Лабузінскі і члены гміннай управы. На мерапрыемства прыйшлі не толькі бацькі вучняў, але і астатнія жыхары гміны, а прыісці ў школу ў нядзелью 9 чэрвеня 2002 года запрашалі плакаты, развеснаны ў бацькоўскіх гмінах.

— Мы хочам паказаць сапраўдны воблік школы, развеяць міфы. Людзі павінны пабачыць, што ў школе не толькі вядзенца вучоба, але і праводзяцца заняткі ў гуртках, арганізующи эккурсіі. Вучні ездзяць у тэатр, кіно, плаваюць у басейне, — заяўвуды дырэктар школы Міраслаў Пяткевіч.

Выступленні пачаліся з дашкольнікаў, затым на сцэну выйшлі малодшыя вучні, якія дабіліся поспехаў на дэкламатарскім конкурсе „Роднае слова”. Настаўніца беларускай мовы Вера Фларчук паясніла, што вучні дэкламавалі конкурсныя вершы. Старэйшыя вучні прадставілі сцэнку аб жыцці на Зямлі, пачынаючы з часу Адама і Евы. Гімназісты — пераможцы на конкурсах беларускай мовы, паказалі беларускі рэпертуар. Анэта Трафімюк, якая заняла першое месца ў конкурсе гавэнды, яшчэ раз перасказалі здарэнні з вёскі.

Гімназісты прадставілі на беларускай мове прадстаўленне „Як Ігнат жонку культуры навучыў” і сцэнку „Як бедны мужык гусей дзяляў”. Вакальны калектыв з Гімназіі пад кірункам настаўніцы Людмілы Максімюк спявалі, перад усім, беларускія песні. Адну песню заспявалі на славацкай мове, за якую нядайна атрымалі ўзнагароду ў Нараўцы ў час Ваяводскіх музычных і танцевальных презентацый дзяцей і моладзі. У падрыхтоўку выступленняў уключыліся настаўніцы беларускай мовы Анна Лаеўская, Вера Фларчук і Валянціна Андрасюк, якія рыхтавалі вучняў да конкурсаў на беларускай мове.

— Спачатку ў праграму мерапрыемства планавалі мы ўвесці больш атракцыёнаў, хадзя б праверку ціску крыві. Аднак, не ведалі якое будзе зацікаўленне нашымі святамі і крыху аблежавалі праграму. Думаем, што ў наступным годзе будзе праграма яшчэ больш багатай.

Калі на сцэне выступалі вучні, у школе працавала выстаўка дасягненняў вучняў і пазаўрочнага жыцця школы. Экспанаваліся найлепшыя мастацкія працы, фатаграфіі і дакументацыя ўрачыстасцей і паездак, школьная газетка і артыкулы юных карэспандэнтаў.

Апошнімі перад публікай выступілі чыжоўскія пажарнікі, якія са старшынёй Янам Янцэвічам тушылі пажар. Намеснік старшыні добраахвотнай пажарнай каманды ў Чыжах Сяргей Насковіч уручыў ўзнагароды вучням, якія перамаглі ў пажарніцкім конкурсе. Урачыстасць закончылася футбольным матчам і вогнішчам.

Аляксей МАРОЗ
Фота аўтара



Кіраунік Кафедры праф. Альжбета Смулкова і Чэслаў Сэнюх.

Чэслаў Сэнюх у чацвер

На чарговы канверсаторый з цыкла „Беларуская чацвяртгі” ў Кафедры беларускай культуры ў Беластоцкім універсітэце быў запрошаны Чэслаў Сэнюх, вядомы перакладчык з рускага і беларускага літаратур. У гэты раз падзяліўся ён з тлумчынамі слухачамі расказам аб сваёй дзесяцігадовай працы над перакладам беларускай эпапе „Новая зямля” Якуба Коласа. Параўноўваў ён таксама вынік сваёй сардэчнай і кампетэнтнай працы з перакладам рускім з юбілейнага трохмойнага выдання гэтага твора, здзісненага летасць Беларускім фондам культуры ў Мінску.

Выступленне Чэслава Сэнюха, выхадца з Беларусі, было вельмі патрыятычнае. Працытаваў ён таксама невядомы ліст Якуба Коласа ў ЦК КП(б)Б, у якім ён, на схіле сваіх дзён, кранае справы актуальныя

да сёння — знявагі мовы і душы беларускай, да чаго моцнае дачыненне мелі людзі, якія называлі сябе камуністамі і кіравалі краінай. На той ліст народны паэт адказу ніколі не атрымаў. Выступленне Чэслава Сэнюха на заканчэнне стала вельмі палітычным, а „чистая” палітыка ў шаноўных мурах на беларускіх чацвяргах, здаецца, прынцыпова не кранаеца. Вярнуўся да культуры і заахвочвання да чытання перакладу „польскага «Пана Тадэвуша» палякамі. Дык тады трэба чакац і дамагацца друку самога польскага перакладу, бо ж учынены быў ён дзеля таго, каб пазнаёміць польскага чытача з шэдэўрам беларускай ды єўрапейскай літаратуры, а разам з тым і культурай Беларусі, якому яна адно асацыюецца з „Крэсамі”. (лук)

Фота Вечаслава ХАРУЖАГА

Вераломнае нападзенне Непраўдзівае абвінавачанне

Пасля вясеннаццаці месяцаў ад заключэння пакту Рыбентроп — Молатай аб ненападзенні, 22 чэрвеня 1941 года адбылося вераломнае нападзенне гітлераўскай Нямеччыны на Савецкі Саюз. Пра гэту вайну ведаў амаль уесь свет. Адзін толькі Сталін не верыў у вайну, сцвярджаючы, што савецка-німецкі пакт гэта акт міру, які будзе ўкладам у змякчэнне напружанасці ў міжнародных контактах. Паводле Гітлера, гэты пакт быў магчымы толькі дзеля падрыхтоўкі да вайны. Німецкая камандаванне і Гітлер лічылі, што ім удастра разграбаць Савецкую Армію на працягу 8-10 тыдняў. Немцы, якія ад двух гадоў змагаліся ўжо за панаванне ў Сярэдняй і Заходній Еўропе, вырашылі, у неспрыяльных для іх мілітарных умовах, не даць часу Сталіну на заканчэнне мадэрнізацыі Чырвонай Арміі.

Колькасцю салдат, а нават узбраення, Чырвоная Армія перавышала німецкія сілы. Сталін сканцэнтраваў амаль трох мільёнаў салдат над самой мяжой, што зусім выключала магчымасць ваеных дзеянняў абарончага харектару. Тактыка размяшчэння ваеных часцей паказвае, што Сталін не рыхтаваўся да абароны, толькі да атакі. У сувязі з адсутнасцю планаў дзеяння на выпадак адступлення большасць бронетанковых войск і артылерыя аказаўся непрыдатнымі. Чырвоная Армія ў першых гадзінах вайны страціла 1 200 баявых самалётав, якія не падняліся на ват з зямлі. Яны маглі служыць толькі для атакі. Савецкія афіцэры не мелі аніякіх планаў на выпадак паражэння ў першых днях вайны. Да паражэння Чырвонай Арміі ў 1941 годзе ў вялікай ступені прычынілася знішчэнне вышэйшай афіцэрскай кадры органамі НКУС у 1937-1939 гадах. Камандаванне дывізіямі і палкамі было даверана капитанам і маёрам, зусім непадрыхтаваным да новай ролі, якія аказаліся бездапоможнымі ў канфрантацыі з вопытным камандным саставам Вермахта. Большаясь савецкіх афіцэраў не мела акадэмічнай адукцыі.

Ужо другі раз, пасля верасня 1939 года, убачыў я пыхлівых гітлераўскіх салдатаў з закасанымі рукавамі гімнасцёрак, якія кінуліся да сялянскіх хат у пошуках яек, малака і кураціны.

Яшчэ да прыходу ў вёску гітлераўцаў пабег я з дванаццацігадовым братам. Пятым да пакінутага савецкім салда-

тамі, з прычыны недахопу паліва, у полі насупраць нашага агарода вялікага савецкага танка. Узлезлі мы ў сярэдзіну танка, спрабавалі нават заправіць снарад у дула гарматы, ды гэта нам не ўдалося. Забралі мы з танка зімовую вітратку танкіста — зусім яшчэ новую ватовую куртку, ватовыя штаны і зімовую чорную шапку з абаранкамі, забяспечваючымі галаву ад удараў. Якое ж было наша здзіўленне, калі неўзабаве прыйшлі дахаты немцы, зрабілі вобыск і знайшлі наш ваенны трафей. Прычапіліся да мяне, што я пераапрануў савецкага танкіста ў цывільнную вітратку. Забралі знайдзены мундзір і вывелі мяне на вуліцу з намерам захапіць з сабою. На вуліцы якраз паявіўся наш сусед, Андрэй Аліферук, які на працягу трох гадоў знаходзіўся ў німецкім палоне падчас першай сусветнай вайны і нядрэнна ведаў німецкую мову. Сусед пераконваў немцаў, што ён бачыў як я гэту салдацкую вітратку савецкага танкіста нёс з поля і мяне, на вялікае шчасце, немцы адпусцілі дахаты. Гэты надта прыкры эпізод урэзваўся глыбока ў мою памяць на ўсё жыццё.

У гэты ж самы дзень немцы пачулі, што на хутары Башуну ў раптам адаўваўся матор. Неадкладна яны туды падехалі і ўбачылі, што гаспадар Лук'ян Башун, з суседам-чыгуначнікам Ткачуком памагалі савецкаму афіцэру пусціць у ход матацыкл, на якім ён сюды прыехаў. Прыгледаўся гэтаму мой аднагодак Міхась Башун, з якім я вучыўся ў польскай пачатковай школе. Міхась Башун і савецкага афіцэра гітлераўцы забралі з сабою, а бедняга Лук'яна Башуна і суседа-чыгуначніка Ткачука немцы вывелі за вясковую агароджу ў поле, загадалі выкапаць сабе магілы і тут же іх замардавалі. Шаснаццацігадовы Міхась Башун ніколі ўжо не вярнуўся дамоў. Аўдадавая Вольга, жонка чыгуначніка Ткачука, які паходзіў з вёскі Рыгораўцы, з думамі малымі сынкамі і дачушкай, з цяжкасцямі дачакаўшыся канца гітлераўскай акупацыі, эмігравала ў Савецкі Саюз.

Вось такое было маё другое ўжо сутыкненне з крывавымі гітлераўскімі акупантамі пасля іх прыходу на трэх гады на нашу шматпакутную зямельку. Захаваў я сваё жыццё толькі дзякуючы нашаму суседу — майму выратавальніку.

Віктар Швед

Адгалоскі

У 21 нумары „Нівы” ад 26.05.2002 г. у артыкуле „Пазбягаць недакладнасцей” Уладзімір Сідарук абвінавачвае мяне, што я ў „Ніве” ад 24 сакавіка 2002 г. напісаў няправду аб бамбёжцы станцыі Чаромхі. Ссылаеца ён пры тым на сваіх знаёмых — З. Раткевіча і М. Парфенюка.

Уладзімір Сідарук даў здымак старога вакзала, зроблены з паўночнага боку заходняга перона. На ст. Чаромхе было тады два пероны: усходні, на які прыяджала цягнікі з Беластока і Брэста, і заходні, дзе затрымліваліся цягнікі з Варшавы, Вільні і Ваўкавыска. Галоўны ўваход у вакзал не быў ад усходняга боку, ад Кузавы, як быццам бы падаў сп. З. Раткевіч, а ад поўдня, як і цяпер. Уваходу гэтага на здымку не бачым. Кузава ляжыць не на ўсход, а на паўночны ўсход ад вакзала. Паўночны бок вакзала ад стараны Кузавы бачым на здымку. Там ніякага ўваходу няма.

За галоўным уваходам ад поўдня была чакальная зала з вялікімі ўсімі лаўкамі, а далей была білетная каса. З левага (заходняга) боку чакальной залы былі канторы. Далей за чакальной быў вузкі праход паміж канторамі. З правага боку ў гэтым праходзе была каса для чыгуначнікаў. Там мой бацька атрымоўваў пенсію. Перпендыкулярна да гэтага вузлага прахода быў калідор на ўсход і на захад, які выходзіў на ободва пероны. З правага боку прахода да ўсходняга перона ля паўднёвой сцяны стаялі дзве шафы з цукеркамі. Хто хацеў купіць пачку шакаладу, ці цукеркаў павінен быў у адпаведную адтуліну ўкінуць 20 грошаў і націснуць кнопкі і тады з шафы выскаквала жаданая пачка. Але гэтым праходамі пасажыры рэдка выходзілі да цягнікоў. На пероны выходзілі праходамі, якія былі перад галоўным уваходам у вакзал. Проста за гэтым калідорам, дзе стаялі шафы з цукеркамі, былі дзвёры ў вялікі рэстаран. Там стаялі прыгожыя сталы з белымі абрусамі і ўсімі крэсламі. З боку быў буфет. Гэты рэстаран займаў прастору амаль роўную другой палове вакзала.

І вось толькі гэты рэстаран, які мы бачым на здымку з паўночнага боку, быў разбураны німецкай бомбай у верасні 1939 г. Другая палавіна вакзала з канторамі і касамі ўцалела і служыла да 1944 г., калі немцы ўзарвалі. Я пісаў: „тады разбурылі бомбамі палавіну чыгуначнага вакзала”, а не цэлы вакзал, як абвінавачвае мяне сп. З. Сідарук. Я ніколі і ніде не пі-

саў, што ў 1939 г. немцы разбурылі дэпо на ст. Чаромхе. Я помню, як у час акупацыі партызаны ўварваліся ў дэпо і забілі двух немцаў. Мяне тады яшчэ не вывезлі ва Усходнюю Прусію і чуў, як людзі тады аб гэтым многа рассказвалі.

Сп. З. Раткевіч дрэнна помніць унутраны выгляд вакзала, калі падае, што „у сярэдняй частцы вакзала знаходзіліся буфеты, I і II катэгорыі”. У сярэдняй частцы быў толькі кіёск з газетамі. Рэстаран і буфет былі ў паўночнай частцы вакзала, якую немцы ў верасні 1939 г. разбурылі бомбай.

Не ведаю, дзе сп. З. Раткевіч быў, калі не помніць німецкіх бамбёжак ст. Чаромхі ў перыяд ад 2 да 9 верасня 1939 г. Многія сем'і са ст. Чаромхі разбегліся па суседніх вёсках і аставілі свае кватэры і дамы. У нашым доме жыла адна сям'я, а дзве спалі на сене ў пуні. У суседніх дамах таксама. Калі б не бамблі ст. Чаромху, жыхары не астаўлялі б сваіх дамоў. Адзін мой знаёмы, вучань са школы на ст. Чаромхе, быў забіты ў час бамбёжкі.

Віядук ля Кузавы пачалі бамбіць, калі ляяго пачала страліць да самалётаў польская зенітная гармата. Тады запалі Кузаву. На Кузаву кінулі не адну бомбу, а дзесяткі фугасных бомб. Адна бомба не спаліла б палавіну вёскі амаль да самай царквы. Мае два дзядзькі жылі далёка ад віядука і дамы іх, і хлявы, і пуні згарэлі. Тады жыхары Кузавы многа рассказвалі аб сваёй трагедыі, як на іх дамы ляцелі з самалётаў фугасныя бомбы. І цяпер аб гэтым забылі? Ці ў Кузаве маюць такую кароткую памяць? Я бачыў з вёскі Чаромхі польскимі пажару вёскі Кузавы, якія гэрэла амаль да поўначы.

Няправда, што немцы „тэхніку ў Чаромху цягнікамі пастаўлялі” ў верасні 1939 г. Танкавыя і браніраваныя часці 19 корпуса генерала Гудэрыяна пайшлі з 12 на 13 верасня 1939 г. непасрэдна з Усходняй Прусіі, з Беластока, Кляшчэляў цераз вёску Чаромху на Высокое і Брэст і 17 верасня захапілі і горад Брэст і Брэсцкую крэпасць і не карысталі яны з чыгункі. Бояні на гэта не мелі часу і непатрэбны ім быў чыгуначны транспарт. Ён мог быць нават небяспечны. Польскія салдаты маглі б лёгка пусціць такі цягнік пад адхон. Калі сяляне рабавалі вагоны на ст. Чаромхе не бачылі там ні аднаго немца. І чаму „уся тэхніка падавалася на ўсход”, як піша сп. З. Сідарук? Яго расказчык хіба паблытаў час 1939 г. з акупацыяй.

Дзмітры ШАТЫЛОВІЧ



Моладзь пасля першамая 1938 года ў Міхалове. У першым радзе (злева направа): Канстанцін Хлябіч з Рыбакоў, Мікалай Боўтрык, Вера Боўтрык, Мікалай Шмыга, Анастасія Кардаш, Мікалай Боўтрык і Марыя Боўтрык (усе з Боўтрыкаў). У другім радзе: Сяргей Наўіцкі, Уладзімір Бароўскі, Клаудзій Боўтрык, Канстанцін Боўтрык, Анна Боўтрык (усе з Боўтрыкаў), Н.Н. і Лёня Н. з Пасек. У трэцім радзе: Серафіна Кардаш з Боўтрыкаў (яна — цяпер Малашэўская з Юшкавага Груда — усіх прыгадала), Юзаф Малашэўскі з Юшкавага Груда, Анна Боўтрык, Канстанцін Боўтрык, Вольга Кардаш, Канстанцін Боўтрык, Анна Хрэн, Міхал Шадуя, Ніна Боўтрык (усе з Боўтрыкаў) і Міхал Бура з Бандароў.

Якая прыгожая моладзь

Захаваліся старыя здымкі з першамайскіх святкаванняў у Міхалове ў трыццатыя гады мінулага стагоддзя. Траса шэсця была тады кароткая, праходзіла толькі адной вуліцай, а і ўздельнікаў было некалькі сотняў. Дамагаліся тады працы і хлеба. У першамайскіх шэсцях паявіліся маладыя хлопцы і дзяўчата, было там многа спонтаннай радасці, чароўнасці, маладосці.

Найбольш запамятаўся аднак першамайскія святкаванні ў Міхалове з пасляваенных, найцяжэйшых гадоў. Першас, у 1945 годзе, адзначана толькі мітынгам сярод развальні. Тадышні май быў дзевятым ці дзесятым месяцам працы пры раздрузоўванні мястэчка і адбудове фабрык. Пад Берлінам канала вайна, а ў Міхалове рабочыя запускалі першыя красны. У першамайскіх святах чуваць было ўжо стукат краснаў і можна было далажыць пра

выраб першых метраў тканін. Старэйшыя людзі помніць, як пасля шэсця на фабрычнай плошчы адбыўся вялікі прыём за сціплі застаўленымі сталамі. Колькі ж было тады задавальнення з таго, што іх праца дала плён і фабрика запушчана ў ход.

Усё тады квітнела разам з вясною. Земляробы выйшлі ў сваё поле. Муляры з кельнямі ўзыходзілі на рыштаванні першых дамоў, школ, бальніц. Кожны першамай прыносіў нешта новае. Па першамайскіх святкаваннях можна было пабачыць, як мяніеца Міхалова, як паяўляюцца там новыя заводы. Людзі напружана працавалі, каб кожнаму хапіла, паднялі краіну з развальні. На канец у вочы заглянула нястача — хто цяпер падымете край з бяды?..

Віктар БУРА
Здымак з сямейнага архіва
Анны Боўтрык

У Саколцы па-народнаму, па-беларуску

Падвечар, 8 чэрвяна, на беразе вадаховішча ў Саколцы адбыўся беларускі фэст. Праз дзве з паловай гадзіны плылі са сцэны самыя прыгожыя беларускія песні: народныя, лірычныя, жартоўныя. Спявалі іх эстрадны гурт „Прымакі” ды калектывы з Беларусі: ансамбль музыкі і песні „Зараніца” з Нясвіжа і фальклорны „Сябрына” з Маладзечна (усе ў прыгожых народных касцюмах), а таксама заслужаны артыст РБ Якаў Навуменка ды саліст мінскага песенна-гаткава ансамбля „Песняры” Сяргей Осіпаў.

Фэст быў адкрыты песняй „Мой родны кут” на слова Якуба Коласа (сёлета святкуем 120 гадавіну з дня нараджэння гэтага выдатнага беларускага пісьменніка ды паэта Янкі Купалы) у добрым выкананні гурту „Прымакі”. Вельмі добра сябе зарэкамендавала нясвіжская „Зараніца”. Варты і трэба паходзіць яе за добрае выкананне песень, зладжаныя прыемныя звонкі галасы дзяўчат і мужчын. Яна спявала як мешаны гурт і ў дуэце, з капэлай. Яе мелодыі былі ў самым лепшым гучанні. „Зараніца” таксама танцавала.

Цікава было паслухаць лепшыя меладычныя ды ў арыгінальнай аранжыроўцы песні салістаў. Усе ахвотна тут куплялі магнітафонныя касеты з запісам песен у выкананні Якава Навуменкі. „Прымакі” таксама спявалі і ігралі на заканчэнне фэсту.

Фэст вяла Валянціна Ласкевіч. Прайшоў ён удала. Прынёс усім душэўнае за-

давальненне. Удзельнічалі ў ім, між іншым, генеральны консул Рэспублікі Беларусь у Беластоку Леанід Каравайка, старшыня Галоўнага праўлення БГКТ у Беластоку Ян Сычэўскі, бурмістр Саколкі Станіслаў Казлоўскі, настаяцель сакольскага праваслаўнага прыхода Уладзімір Місяюк.

Былі аб'яўлены вынікі спартыўных спаборніцтваў у ручны мяч на пляжы каманд: „Сокал” з Саколкі, „Баторы” з Гродна і спарткаманды з Маладзечна (Беларусь) ды каманды з Салечнікаў (Літва). Пераможцам спартыўнага клуба „Сокал” у Саколцы ўручыў кубкі.

Неабходна адзначыць вялікую працу ды ангажаванасць у падрыхтоўцы фэсту старшыні Павятовага аддзела БГКТ у Саколцы Сяргея Крышана. Ён, як суарганізатор народнага беларускага святкавання, не забыў пайнфармаваць аб прысутнасці на фэсце карэспандэнта „Нівы”. Гэтак выклікаў зацікаўленне прысутных беларускім штотыднёвікам і яго супрацоўнікамі. Да століка падыходзіла шмат нашых знаёмых, нашых чытачоў.

Падчас народнага гуляння можна было купіць вырабы народных майстроў (між іншым, з саломы і гліны) з Нясвіжа ды магнітафонныя касеты з запісам песен беларускіх калектываў і салістаў. Тут іх ахвотна куплялі, каб паслухаць яшчэ дома.

Янка Целушэцкі



Сіяпан Краўчук рассявае мінеральнае ўгнаенне.

Адракающа ад гаспадарання

Сіяпана Краўчука з Грабаўца, якому гадоў за семдзесят, сустракаю, калі рассыпае па траве мінеральнае ўгнаенне. Канчае сваю працу і пачынае рассказваць.

— Ёсьць дзеци, але не гаспадароўцы. Унукі раней многа памагалі ў час канікулаў, але цяпер жывуць у Гайнаўцы. Яшчэ абраўляю пяць гектараў зямлі, раней меў дзесяць. Горшую зямлю пакінуў пад аблясенне. Пры камуне не давалі, каб і маленькі кусочак аблогам ляжаў, а зараз рабі што хочаш. Нам, старым, зараз добра жыць. За Герка далі нам рэнту. А маладым зараз цяжка, бо з працы ўвальняюць. Сяляне адракающа ад гаспадарання, бо яно нерэнтабельнае.

Сіяпан Краўчук пасадзіў лес на гектары зямлі і хоча аблясіць да пяці гектараў. Хаця ёсьць у яго свой трактар і машыны, не стае ўжо сіл, каб абраўляць зямлю. Пенсіянер гадуе яшчэ каля трыццаці авечак і прадае ягніты, ад чаго атрымліваецца пастаянны прыбыль.

так. Зараз не купляюць воўну з авечак, але спадар Краўчук захоўвае яе, бо шкада выкідаць. Гадуе яшчэ свіней, на мясо для дзяцей і ўнукаў.

У Грабаўцы гаспадараць пад дзесяць малодшых гаспадароў. Астатнія — пенсіянеры, для якіх гаспадаранне з'яўляецца кропіцай дадатковых даходаў.

— Зараз амаль кожны гаспадар з Грабаўца садзіць лес. Людзі бяруць дармовыя саджанцы і садзяць іх на горшых землях, — заяўляе Ян Багроўскі з Грабаўца, які гаспадарыць на 18,5 гектарах зямлі. — Гаварылі яшчэ, што будуть даплачваць тым, якія будуть садзіць новы лес, але я гэтаму не веру.

У яго каля трах гектараў старэшага і каля чатырох гектараў маладога лесу, але плануе аблясці горшыя палеткі. Штораз больш лясоў паяўляеца на палях Грабаўца.

Аляксей МАРОЗ
Фота аўтара

Супраць шаленства

У 2001 годзе ў Бельскім павеце выяўлена шаленства ў адной куніцы і аднаго тхара ў Бецькоўскай і Браніцкай гмінах. Не было захворвання шаленствам хатніх жывёл.

Вельмі важным з'яўляюцца прышчэпкі сабак і катоў супраць шаленства, а гэта выглядае не найлепш. Паводле інфармацыі павятовага ветэрынара прышчэпліваецца не болей 70% сабак і зусім мізэрную колькасць катоў. Нягледзячы на дзеючыя законы пра абавязковое прышчэпліванне супраць шаленства, нягледзячы на адукатыўныя акцыі, частка ўладальнікаў скрывае сваіх сабак і катоў. У мінульым годзе супраць шаленства прышчэплена ў павеце 4 915 сабак; гэты лік на працягу апошніх гадоў мала мяньяецца.

Станоўчай навінкай у гэтай галіне, якая паявілася ў гэтым годзе ў нашым вядомстве, з'яўляецца прышчэпліванне супраць шаленства дзікай звярыны. Гэтая акцыя праводзіцца ў маі-чэрвені шляхам скідання з самалётаў вакцыны на лясныя абшары. 29 мая пасля поўдня над Орляй праляцелі два самалёты (толькі не было відаць, што іхні што скінулі). Паводле меркавання Багдана Заваліха, павятовага лекара ветэрынарнай, такая акцыя паменшае колькасць выпадкаў шаленства, аднак можа прывесці да павелічэння пагадоў рудой лісіны, а гэта можа выклікаць іншыя, непажаданыя, выследкі...

З праблемай шаленства вяжацца і справа бездаглядных сабак ды рэгістрацыі і ідэнтыфікацыі сабак, якія маюць уладальнікаў — гэта справа для самаўрадаў. Павятовы ветэрынар шматразова напамінаў упраўлы гмін пра стварэнне прытулкаў для звяроў. Але гэта не дае вынікаў, не зважаючы на выразныя абавязкі навязаныя гмінам заканадаўствам пра ахову звяроў і чысціню ды распараджэнні міністрапаў унутраных спраў і адміністрацыі ды сельскай і спажывецкай гаспадаркі.

Павятовы ветэрынар падкрэслівае, што гміны свае абавязкі па прафілактыцы супраць шаленства выконваюць у мінімальным маштабе, выпадкова — калі здарыцца захворванне. Гміны павінны чарговы раз прааналізаць свае магчымасці для стварэння павятовага прытулку для бяздомных звяроў.

Міхал Мінцэвіч
Фота аўтара

Аб'ява

Самотны ўдавец, беларус з Францыі, шукае жанчыну — беларуску з Беластокчыны ва ўзросце 60-65 гадоў для дамашнія працы. У будучыні шлюб не выключаны. Тэл. 03 87 86 37 48. M. Zankowicz, Route Nationale 22, 57 340 Morhange, France.

Сіяпан Семянюк жыхар вёскі Бялкі, што ў Нарваўскай гміне заказаў быў 17 мая г.г. у беластоцкай фірме „Трафік”, што па вул. Камбатантаў 4/1, якія падлягае Суполцы з амежаванай адказнасцю ў Сувалках, дахавую бляху. Каля прывезлі тавар на месца дык аказалася, што не хапае аднаго аркуша бляхі даўжынёю 3,30 метра і дзесяць аркушаў даўжынёю 0,85 м ды вадасцёкавых труб і іншых дэталяў.

Шафер, які прывёз тавар запісаў гэта пры сведках і абяцаў давесці бракуючы тавар 28 або 29 мая. Тым часам Сіяпан Семянюк стаў хату крышь бляхай. Штодзённа, па некалькі разоў, тэлефанаваў, каб як найхутчэй давеслі бракуючы тавар. У фірме абяцалі, але слова не стрымалі.

Мне здаецца, што дырэктар суполкі „Трафік” у Сувалках павінен пакараць беластоцкага размеркавальніка, які адбівае ад сябе кліентаў, замест іх да сябе прысягваць.

Так сама было і з Мікалаем Урбановічам, які заказаў быў у той жа фірме бляху, цэглу на комін ды вадасцёкавыя аксесуары. Прывезлі толькі бляху, а за астатнім таварам быў ён вымушаны ехаць у Беласток. І давозілі другі раз.

Добрыя людзі сцеражыцца такіх фірм, як суполка „Трафік”. Яна з-за несумленнасці работнікаў знеахвочвае кліентаў.

Цікава, ці дырэктар суполкі пакарае вінаватых, бо цераз такіх працаўнікоў фірма можа абанкруціцца.

Мікалаі ЛУК'ЯНЮК

Экскурсія на веласіпедзе

У Міхалоўскай гміне сёлета аднавілі турыстычны веласіпедны шлях, які існуе тут ад 1997 года. Ён абазначаны чырвоным колерам.

Шлях вядзе з Каралёвага Моста ў Ялоўку, што каля самай мяжы Польшчы з Бе-

ларуссю. Мае ён каля 70 кіламетраў даўжыні. Пралягае ён цераз Кнышынскую пушчу і па беразе Семяноўскага вадасховішча. Тут прыгожая ваколіца. Варты яе агледзець. Дастатковая прыдбашць ровар.

(яц)

Niva
ТЫДНЕВІК
БЕЛАРУСАЙ
У ПОЛЬШЧЫ

Выдавец: Праграмная рада тыднівіка „Niva”.

Старшыня: Яўген Мірановіч.

Адрас рэдакцыі: 15-959 Беласток 2,

ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.

Тэл./факс: (0 10xx 85) 743 50 22.

Internet: http://republika.pl/niva_bielastok/

E-mail: niva_bielastok@poczta.onet.pl

альбо: niva_bielastok@skrzynka.pl

Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury.

Галоўны рэдактар: Віталі Луба.

Сакратар рэдакцыі: Аляксандар Максімюк.

Рэдактар „Зоркі”: Ганна Кандрацюк-Свярбурская.

Публіцысты: Мікола Ваўранюк, Аляксандар Вярбіцкі, Ганна Кандрацюк-Свярбурская, Міраслава Лукша, Аляксей Мароз, Ада Чачуга, Паўліна Шаффан.

Канцылярыя: Галіна Рамашка.

Камп'ютэрны набор: Яўгенія Палоцкая, Марыя Федарук.

Друкарня: „Orthodruk”, ul. Składowa 9, Bielastok.

Тексты не замовіоных рэдакціяў не зврачаюцца. Застрэгаю сябе роўнік право скречанія і працавання рэдакцыйнага текстаў не замовіоных. За тэсці юзыванія рэдакція не проносіць адповідзяльнасці.

Prenumerata: 1. Термін вплаты на пренумерату на IV квартал 2002 г. упływa 5 верасня 2002 r. Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe

na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch” na terenie całego kraju.

2. Cena prenumeraty na IV kwartał 2002 r. wynosi 26,00 zł.

3. Cena kwartałnej prenumeraty z wysyłką za granicę pocztą zwykłą — 115,00; pocztą lotniczą: Europa — 127,00; Ameryka Płn., Płd., Środk., Afryka, Azja, Australia — 153,00. Wpłaty przyjmuję „RUCH” S.A., Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33, 01-248 Warszawa, Pekao S.A., IV O/Warszawa, Nr 12401053-40060347-2700-401112-005.

4. Prenumeratę można zamówić w redakcji. Cena 1 egz. wraz z wysyłką w kraju wynosi 3,40 zł, a kwartałnie — 44,20 zł; z wysyłką za granicę pocztą zwykłą — 4,70 (kwartałnie — 61,10), pocztą lotniczą: Europa — 5,30 (68,90), Ameryka Płn., Afryka — 5,90 (76,70), Ameryka Płd., Środk., Azja — 6,50 (84,50), Australia — 8,30 (107,90). Wpłaty przyjmuję Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Bielastok, ul. Zamenhofa 27, nr konta PBK S.A., I Oddział Bielastok, 11101154-401150015504.

НУКА



<http://www.anekdotov.net>

Талеранцыя

Слова **талеранцыя**, нібы паўлін, напоўніцу засвяціла сваімі пёркамі адно ў эпоху Шушкевіча. Беларускі народ, які адрадзіў сваю дзяржаўнасць, быў, відавочна, ні самым вядомым, ні самым багатым і шчаслівым, але затое самым, самым **талерантным**. Слова **талеранцыя** было занадта прыгожае і занадта выгоднае, і таму пачало ўжывацца направа й налева з сэнсам і без яго. Слова стала паступова візитнай карткаю маладое беларускае дзяржавы і, як шмат хто спадзяваўся, пропу-


скам у сям'ю вольных ўсходніх народоў.

Але гэтага не адбылося, і слова так надакучыла, што і яно само, і ягоны змест пачалі выклікаць лёгкую агіду. А з пачаткам дыктатуры яно ўвогуле стала пустым паняткам.

У сёньняшній беларускай сітуацыі анічога, што можна было б назваць **талеранцыяй**, праста не засталося. Затое пачалі набіраць вагу іншыя слова: апазыцыя, супраціў, барацьба. Валянцін Акудовіч нават напісаў эсэ „Вайна культуры як крыж на магілу **талеранцыі**“. А шкада, прыгожае было слова.

Igor Babko
(паводле часопіса „ARCHE“, 7/2000)

Крыжаванка



Гарызантальна: 2. самагонная рошчына, 4. гультайства, бяздзейнасць, 6. частка канечнасці пасля ампутацыі, 7. ганароаве званне, 9. напр. Белавежская пушча, 11. грызун з каштоўным футрам, 12. хваравітае ўздуще тканак арганізма, 13. найменшы цотны лік, 15. горад на ўсходзе Галандыі між Апелдорнам і Неймеген, 17. узорыстая шаўковая тканіна патыканая металічнымі ніткамі, 18. сельскагаспадарчая навука, 19. прыстасаванне для лоўлі рыбы.

Вертыкальна: 1. не беднасць, 2. прылада для збівання масла, 3. ансамбль

з восьмі выкананіццаў, 4. Аляксандар, найбольш вядомы беларускі палітык, 5. гарматы, мінамёты, гаубіцы, 6. нязначная колькасць, часцінка, 8. аптычнае шкло са сферычнымі паверхнямі, 9. дзяржаўная сістэма, 10. бельгійскі курорт, 14. наяўнасць вялікай колькасці святыя, 16. прозвішча аўтара „Капітала“, 17. аргенцінскі стэп.

(Ш)

Рашэнне крыжаванкі складуць літары з пазначаных курсівам палёў. Сярод чытачоў, якія на працягу месяца даць людзьцу ў рэдакцыю правільнія рашэнні, будуть разыграны кніжныя ўзнагароды.

Адказ на крыжаванку
з 19 нумара

Гарызантальна: Волхав, Унамуна, спалох, абочына, Луанда, аракіс, антана, прыбой, Кралева, скарга.

Вертыкальна: Сучава, балота, Пучыні, власал, Лхаса, акорд, Уотсан, Нансен, аналаг, Рурык, хабар, сайка.

Рашэнне: **Той багаты, хто нічога не хоча.**

Кніжныя ўзнагароды высылаем Аляксандру Дабчынскаму з Беластока і Вользе Дземяновічу з Варшавы.

У гасцях у Цуднага

Выбраўся я ў адзін уік-энд у адзіночку праехацца. Агата таксама захацела мець ад мяне волю. Не кажу, што прапаную ўсім вам такія асобныя паездкі. Раз — можа на такім расстанні паярпець ваша сям'я (нават калі мы старыя такія як я з Агатай — мой старый за мяне дваюрадны брат супстрэу у санаторыі любоў свайго жыцця і на старасць развёўся), а, можа, пасля пару дзён аказацца, што пачуцці ў хаце паяцплелі а нават і пагарачэлі. Усё бывае!.. Ну, вось, выбраўся я ў адзін ветраны чэрвеніцкі дзень на радзіму мае Агаты, у Г.-кую гміну. Сеў у аўтобус, які кружыць-пятляе па ўсёй гміне, звязджаючы па ўсялякіх вёсках і вёсачках, збіраючы ўцалелых людзей або іх гарадскіх нашчадак. Я высёў не там, куды ехаў, а пахаў далей. У вёску ледзь не пад самай мяжой з Беларуссю, дзе ў мяне живе траурная сястра.

Пакуль пайшоў я да Манькі, рагшы пахадзіць па сяле. Яшчэ на асфальце з Беластока затрымалася калі мяне „Аўдзі“.

— Сконд мы се знамы? — з акна высунулася маладая яшчэ румяная галава.

Шафер усміхаўся. Я пачухаўся. Хто яго ведае? Можа, бачыў мяне ў тэлебачанні, перад тым, як мяне калісь на Рынку Касцюшкі голуб аблакаў? Здаецца, у лютым?.. Фэйс у мяне, праўда, не такі харектэрны, каб адразу на вуліцы чапаць... Да таго ў далёкай вёсцы, дзе д'ябал, як кажуць, дабранач кажа. А, можа, які мой чытак? Чырвонашчокія, мабыць, мяне таксама чытаюць... Такі загарэлы!?

— Мабыць, бачыліся мы ў выцвярэзнику! — дадумаўся ўласнік аўтамабіля і зарагатаў ад узехі.

— У выцвярэзнику?! Ах-а-а... а я там рэдка бываю. Хутчэй маю нарачоную

там вы бачылі, — ачомаўся я, трапіўшы, здаецца, у тон.

— Ядэда Здзіська Цуднага, поджуціш? Думаю, Цудны, дык Цудны. І так сюды я трапіў от так сабе. Сеў я ў тое „Аўдзі“ і пахаў. А чо!

А той Цудны цяпер пан на ўсю гембу. Жыве ў былой школе. Пабіў залы на каюткі, трymae там турыстаў. Танна тая школа яму дасталася, гміна ўпусціла за паўцэнты такое гмашыска! Гэтак пахваліўся той чырвонашчокі шафер, што мяне з шашы падабраў. Дасціпны знаёмы Цуднага павёў мяне да гаспадара. Думаю, заначую з выгадамі, сны мне можа ў новым месцы прысняцца, на новае заніспіруюць?..

Зняў я капялюш (бо ж у капелюшы быў я выбраўся, не ў заўсёднай кепцы), паставіў элегантны рукзачок, што мне яго падарыў дваюрадны ўнук (з Францыі прывёз!), давай знаёміца з самою Цуднай. А пасля і з гаспадаром, Цудным гэтым. Паглядзеў ён на маё выдатнае імя, файнае прозвішча, на мой капялюш ды рукзачок, на маю несумненні інтэлігентную морду.

— А ве пан цо, обсядло ту фышыстко кацапство.

— Гэта ж старажытная вёска, так сказаць... Больш за пяцьсот ёй гадоў... — хацеў я пачаць даклад, вядома, папольску, пра гісторыю гэтай тут зямлі, але глянуўшы на цудны фэйс Цуднага, якога ўжо з аднае беларускае вёскі выгналі, кінуў.

— А лянівя, бесты! Даў работу аднаму-другому, адной-другой, кажуць, — зашмат, зацяжка, замала плачу. Кажуць, эксплуатацыя чалавека чалавекам. То я гэтым хамам добра раблю, а яны так?! — расходзіўся пан Цудны.

Узяў я свой ўсходній рукзачок і рушыў у дарогу.

Вандал Арлянскі

пешы рэйд беларускае моладзі

Бацькаўшчына

пешы рэйд беларускае моладзі
даезд да Плянты з Гайнавікі цягніком на Цісюшку
(пачынаем на плянкітэўскім вакзале)

ПЛЯНТА ПЛЯНТА

старт: ПЛЯНТА 12
ліпеня 2002 вечарам

(каля Нараўкі)



першы дзень змаганняў 13
ліпень начнег Плянта (каля Нараўкі)
14 ліпень начнег Сямёноўцы
15 спачыннак у Луплінцы
16 фінішуем у Зубрах
17 дабяраемся да Гарадка



БДС

запрашаем

БЕЛАРУСКАЯ АДЖЫДАЧНАЯ СТУДЕНЧАСТЬ